

УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

На 1 год 30 н.; на 3 м-цы—2 р. 60 н.; на 6 м-ца—5 р.; на 1 год—9 р. 75 н.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радок конпарэлі (пазла тэмту)—50 нл. Іншагородні—1 р. Пасарод тэмту у два разы даражэй.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн Камітэту камуністычнае партыі (большавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. канторэ

АўТОРАК, 11 СЬНЕЖНЯ

1923 г.

№ 284 (3091)

Кашт асобнага нумару ўсгоды 5 кал.

Год выданьня дванаццаты.

Да акруговых партканфэрэнцый

(Ненаторыя вынікі раённых канфэрэнцый)

Паласа раённых канфэрэнцый скончылася. Мы стаім напярэдадні акруговых канфэрэнцый—вышэйшага этапу партыйнай самаправеркі.

Зусім зразумела, што мы павінны ўлічыць тую вялікую палітычную практыку, якую даюць нам канфэрэнцыі. Абставіны, у якіх праходзілі канфэрэнцыі, былі настолькі складанымі, наколькі і адказнымі. Работа канфэрэнцый супала з перыядамі абгаварэньня адоўж ЦК УсёКП(б) і пастанова ЦК КП(б)Б аб правах неабсяпецы.

Ясна, што гэта не магло не адбіцца ў работах канфэрэнцый. У справаздачах і дакладах кіруючых органаў, а потым у спрэчках і рэзалюцыях канфэрэнцый пытаньні барацьбы в антыленінскімі ўхіламі (правым і левым—традзіцкім) знайшлі сваё выражэньне ў абсалютнай большасьці канфэрэнцый. Лёўаунг партыі—ні кроку назад ад пастаной XV зьезду, быў дамінуючым у працах усіх канфэрэнцый. Яны паказалі поўную аднадушнасьць партарганізацый у барацьбе з ухіламі і правільнае прынцыповае ўсьведамленьне імі лёўаунгу барацьбы на два франты, накіроўваючы асноўны агонь на правы, найбольш небясьпечны ўхыл.

Але што самае галоўнае—гэта тое, што канфэрэнцыі высунулі, паказалі на канкрэтны асобны выступленьніх сэнс правай небясьпекі, далі магчымасьць членам партыі распазнаваць яе і змагацца з ёю. Гэта дапамагло пераканаць цэлы рад прымірэнча настроеных т.т., якія часам не дапуськалі думкі што правай небясьпекі ёсьць і ў нас, а няволькі ў Маскве.

Водкукам такіх настроюў быў куставы сход Ашанскай арганізацый, які вынес рэзалюцыю—су нас няма ні правых, ні левых ухілаў, ні прымірэнства. Мы бачылі таксама, калі сакратар Шумілінскага РК на партканфэрэнцыі (Віцебскай акруга) казаў: «у вэсцы няма глебы для правага ўхілу». На куставым сходзе Кастрычнікавай арганізацый (Менск) адзін таварыш ушкіаў прадстаўніка РК за тое, што ён быўцам, многа гаварыў аб правай небясьпекі.

У асобных выступленьнях былі спробы давесці, быцьцам, кулак—толькі жупел, яго бачыць, выдумалі. Гэткія настроі спаткалі аднадушны адпор. Аднак, з імі мы павінны лічыцца. Мы павінны памятаць умовы нашае краіны, барацьбу з правай небясьпекі, растлумачэньне яе сутнасьці і каранёў, перамаганьне прымірэнства.

Прынцыповасьць, увязка сваёй працы з агульна-партыйнай лініяй характэрны для абсалютнай большасьці канфэрэнцый. Гэта дапамагло ўдзьму якасьці гэі вялікай актыўнасьці, якая была на ўсіх канфэрэнцый і сходах. Праверка выкананьня пастаной XV-га зьезду партыі і раёнаў да рэвалюцыйнае смерці. Ва-дзьму іх да рэвалюцыйнае смерці.

Які пасаж!

(Патэтычная сьпэра) Да фінансвай пасажы ў Францыі



На здымку: Пуанкарэ (міністэр-рам):

— Як жа гэта так вы, ма-ладбыя мэдзі, неасьцярожна «засыпаліся»?

Кантонская камуна ЖЫВЕ Ё СЭРЦАХ МІЛЬ ЁНАЎ КІТАЙСКІХ ПРА-ЛЕТАРАЎ

УЗМОЦНІМ МАТАР'ЯП-НЮЎ І МАРЬЯПНЮЎ ДАПА-МОГУ АХВАРЯМ БЕЛАГА ТЭРОРУ Ў КІТАІ

МАСКВА, 10. Выканком МОПР'у зьвярнуўся да ўсіх працоўных з адоўвай да дня гадавіны кантонскай камуны (1927-28 г. 11-га сьнежня). У адоўзьве гаворыцца:

«Мінуў год з таго дня, калі над Кантонам узьвіўся чырвоны савецкі сьцяг. Кантонская камуна пратрымалася ўсяго некалькі дзён. Пад ударамі контр-рэвалюцыйных банд Гаміндану, пры актыўным падтрыманьні імперыялістых 13-га сьнежня была задушана кантонская камуна. Жорсткія крываваыя памінікі спраўляла кітайская буржуазія на развалінах пераможанага Кантону. Руіны гораду асьвятляліся пламем «жытых факелаў» спальваемых зажыва рэвалюцыянэраў. 5.000 рабочых пакрылі сваімі целямі вуліцы і тратуары рэвалюцыйнага гораду і яго прыгарадаў; дзесяткі тысяч рабочых і сялян, старыкоў, жанчын і дзяцей буржуазія жорстка прасьледвала і засудзіла іх да рэвалюцыйнае смерці. Ва-дзьму іх да рэвалюцыйнае смерці.

Пасля львоўскага падому прасьледваньні украінцаў у Зах. Украіне ўзмоцніліся. На школы пасыпаліся яшчэ горшыя рэпрэсіі. Аб гэтым сьведчыць ліст, атрыманы в Львова акадэмікам Грушэўскім. Украінскія навуковыя арганізацыі там аўсім разгромлены, распушчаны ўсгоды нават украінскія вольна-пажарныя арганізацыі. Тэрар лютэ.

Катаржныя прысуды над беларусамі

22 чалавекі засуджаны на 111 гадоў катаргі

ВІЛЬНЯ, 9. Фабрыкаваньне масавых катаржных прысудаў ідзе ў польскіх судах усё болей хуткім тэмпам. Толькі што скончаны масавы працэс 29-ці цягнуўся ўсяго толькі два дні. Схэма вядомая: «паказаньні» некалькіх паліцыянтаў, пары правакатараў і двух экспэртаў, трое абаронцаў на назначэньні, два на ўмове.

Галоўны «сьведка» абвінавачваньня малапсьменны паліцыянт Гэмпэль хоча чытаць па запісках загадзя падрыхтаваныя яму паказаньні. Абаронцы пратэстуюць, але надарма: суд дазваляе Гэмпэлю карыстацца запіскамі.

Абаронца Дамброўскі ў моцнай прамове так яскрава выказаў рад

АРЫШТЫ Ў НАВАГРАДЗКІМ, ПА-ЛЕСКІМ І БЕЛАСТОЦКІМ ВАЯ-ВОДЗТВАХ

ВІЛЬНЯ, 8. Віленскія газеты паведамляюць новыя даныя апошніх масавых арыштаў ў Заходняй Беларусі. Па іх вестках, нібы-та раскансьпіраваны акружны камітэты КПЗБ і КСМЗБ на абшарах Наваградзкага, Палескага і Беластоцкага ваяводзтваў, 7 райкомаў, 30 падрайкомаў і каля 100 ячэек.

КАНФІСКАЦЫЯ

ВІЛЬНЯ, 8. Канфіскаваны № 23 віленскае літоўскае газеты на польскай мове: «Жыцьцё МЮДУ» за «процідэяржаўныя артыкулы».

Агіднае відо-вішча

ВАРШАВА, 8. У сувязі з замахам на рэдакцыю львоўскай газеты «Слово Польске» і рэдакцыю кракаўскай газеты «Кур'ер Цодзёны», польскія ўлады арыштавалі звыш 40 украінцаў, якім прад'юлена абвінавачаньне ў прыналежнасьці да украінскай вайскавай арганізацыі. (ТАСС).

Пасля львоўскага падому прасьледваньні украінцаў у Зах. Украіне ўзмоцніліся. На школы пасыпаліся яшчэ горшыя рэпрэсіі. Аб гэтым сьведчыць ліст, атрыманы в Львова акадэмікам Грушэўскім. Украінскія навуковыя арганізацыі там аўсім разгромлены, распушчаны ўсгоды нават украінскія вольна-пажарныя арганізацыі. Тэрар лютэ.

недарэчнасьцяў у пабудове абвінавачваньня, што пракурор Калапскі скардзіўся ў сваёй рэпліцы, нібы паводле Дамброўскага, не падсудныя, але пракурор сядзіць на лаўцы падсудных.

Засуджаны на 7 гадоў катаргі— Міцько Антон, Матусэвіч Ян, Сьвірыда Юзаф, Божка Базыль; на 6 гадоў— Карпіновіч Павал, Корсак Уладзімер, Ліс Ян, Сабіла Антон і Сьцяпан Бабёр; на 5 год— Штэйнборг Морыць; на 4 гады— Карпіновіч Міхась, Габэлёвіч Мацьвей, Казёл Сымон, Моніт Базыль, Сабіла Кірыл, Страх Юльян, Жукоўскі Юрка, Сідаровіч Мацьвей, Жукоўскі Юстын, Кульбака Антон, Карсак Сідор, Цюновіч Ян. Агулам засуджана 22 чалавекі на 111 гадоў катаргі. 5 падсудных апраўдана, двое ўцяклі і на суд не зьявіліся. Засуджаныя спаткалі прысуд спакойна.

Сутычка паміж лодзінскімі тэкстыльшчыкамі і пэпэсаўцамі

Рабочыя разграмілі мэблю ў памяшканьні прафсаюзу

ВАРШАВА, 8. Некалькі сот рабочых Відзэўскай мануфактуры ў Лодзі, што працягваюць забастоўку да гэтага часу, сьвай занялі памяшканьне лодзінскага прафсаюзу тэкстыльшчыкаў, якім кіруюць пэпэсаўцы. Рабочыя хацелі арганізаваць у памяшканьні прафсаюзу раздачу бастуючым дапамогі, атрыманай ад рабочых СССР, бо раздача дапамогі была спынена арыштам забастовачнага камітэту і закрыцьцём памяшканьня, у якім адбылася пасаджэньні забастовачнага камітэту. У памяшканьне прафсаюзу прабралася да 500 чалавек рабочых.

Адпор рабочым з боку пэпэсаўцаў прывёў да таго, што рабочыя разграмілі мэблю ў памяшканьні прафсаюзу і зьбілі сакратара прафсаюзу—пэпэсаўца Кышчуўку.

Раман на Ціхім акіяне

Англія заключыла з Японіяй „сэрдэчную згоду“, накірававаю супроць Злучаных Штатаў.



На здымку: Варкуеце, гапубкі? Пачакайце, у мяне знойдзецца душ для ахаладжэньня вашай «сэрдэчнай згоды».

Мілітарызацыя адміністрацыі ў Харвацыі

ВЕНА, 7. Паводле вестак загрэбскага друку, белградскі ўрад рашыў ліквідаваць процідэяныя харвацкай апазыцыі шляхам мілітарызацыі адміністрацыі Харвацыі. Кіраўнікі грамадзянскіх адміністрацыйных улад у харвацкіх акругах будуць заменены сербскімі афіцэрамі (як гэта зроблена ў Загрэбе, дзе прэфэкт-тад Загрэбскае акругі назначан артылерыйскі палкоўнік Максымовіч).

Намечана частковая замена паліцый сербскімі жандарамі. Начальнік жандармэрыі, які доўгі час кіраваў ваеннай управай у Сербскай Македоніі, назначан камандзірам загрэбскай дывізіі. Такім чынам, жандармэрыя і армія Харвацыі цяпер аб'яднаны пад агульным камандаваньнем. Загрэбскі акруговы самаўрад пастанавіў «прызнаць незаконным і бакатаваць новага прэфэкта, палкоўніка Максымовіча». Загрэбскія газеты паведамляюць, што ўрад рашыў ужыць закон аб ахове дзяржавы супроць сялянска-дэмакратычнай калаліцы. (ТАСС).

Капітуляцыя нанкінскага ўраду перад Японіяй

ПЕКІН, 8. З Шанхаю паведамляюць, быцьцам міністэр фінансаў нацыянальнага ўраду прынаў «пазыку Нісыхара», заключаную пекінскім урадам у лютым 1920 году на зельмі кабальных умовах з японскімі капіталістамі. Пазыка гэта не гарантавана ніякімі прыбыткамі і лічылася няпрызнанай нацыянальным урадам.

У зьвязку з гэтым паведамленьнем, карэспандэнт «ТАСС» у мясцовы японскіх колах заявіў, што нацыянальны ўрад ужо слоўна пры-

Кампанія хлусьні і паклёпу супроць СССР

Прамова тав. Варашылава на нарадзе рабселькораяў

МАСКВА, 7-га сьнежня на нарадзе рабселькораяў выступіў т. Варашылаў, які, паміж іншым, сказаў: «У той момант, калі вы падагульваеце вынікі вашай работы за апошнія гады і намячаеце шляхі і спосады, пры дапамозе якіх пойдзеце ў новы бойкі, вышы «браты» на пару ў Заходняй Эўропе—буржуазныя журналісты ўсіх гатункаў практыкуюцца ў паклёпе на нас, выдумваюць усякія недарэчнасьці пра Савецкі Саюз.

У апошні час імперыялістычны друк выдае сыстэматычную кампанію хлусьні і паклёпу, прабуоучы давесці, што СССР стаіць на шляху да развалу. Польская газета «Слово» друкуе весткі аб нейкіх міфічных сялянскіх паўстаньнях у раёне Віцебску. Другія польскія газеты пішуць, што паўстаньні ахалілі ўсю Беларусь, што паўстаўшыя сяляне зьнішчаюць савецкія ўстановы, утвараюць партызанскія ватрады.

Было-б палова бяды, калі-б буржуазныя прадажныя пісакі адны практыкаваліся ў паклёпе супроць нас. Але справа абстаіць інакш. Вы, напэўна, чыталі ў газетах, як кіраўнік французскага ўраду Пуанкарэ ў адказ на выступленьне дэпутата Дэзоблена заявіў: «Урачыста абавязуюся ў той-жа дзень, калі будзе даведзена, што вышы савецкія прыяцельні згадзіліся на ўсеагульнае разбраеньне, пасьледваць гэтаму прыкладу».

Выступленьне Пуанкарэ выяўляецца надзьвычайна характэрным. Пуанкарэ ня менш, чым мы з вамі ве-

дае, што наш урад шчыра імкнецца да міру, выдзе палітыку міру. Пуанкарэ добра ведае аб нашых прапанавах у Жэнэве адносна ўсеагульнага, поўнага, неадкладнага разбраеньня. Пуанкарэ ведае, што яго былі прадстаўнік у Лізе Нацыяў сацыялісты Банкур першы выступіў супроць прапановы Літвінава і ня толькі супроць праекту поўнага разбраеньня, але і супроць прапановы аб частковым разбраеньні.

Пуанкарэ выступае на ўнісон з прадажнай вгрой буржуазных пісак. Наемныя перы паслухмяна пішучы пад дыктоўку імперыялістах, што СССР, моў, зьяўляецца пералікодай на шляху да разбраеньня, што мы рыхтуем новую вайну і г. д. Пуанкарэ, абвінавачваючы нас у адеўтнасьці міралюбія карыстаецца гэтым для павялічэньня ўзброеных сіл французскага імперыялізму. Вайсковы бюджэт Францыі надзьвычайна расьце. Французская армія зьяўляецца самай магутнай арміяй у Эўропе і ня глядзячы на гэта яна працягвае расьці і ў 1930 годзе будзе больш арміі 1914 году на 65.000.

Гісторыя дала нам значны перыяд перадумкі. Мы выкарысталі гэтыя гады, але трэба сказаць, што арабілі далёка ня ўсё, што трэба для разьвіцьця народнае гаспадаркі і асабліва для ўзмацненьня абароны.

У заключэньне т. Варашылаў азначыў на слабасьць рабселькораяўскай работы па пытаньнях абароны і выказае ўпэўненасьць, што якасьць гэтае работы пасля нарады павысідца.

Маршал Фош злоў-лен з палічным

На працэсе т. Андрэ Марты

ПАРЫЖ, 8. 7-га сьнежня ў 12-й камэры парыскага праўрачага ўду слушалася ловая справа члена ЦК французскай кампартыі Андрэ Марты. На гэты раз Марты прад'юлена абвінавачаньне «у заключу да збойства». Абвінавачаньне грунтуецца на надрукаваным у «Юманітэ» адказе Марты на вядомае інтэрв'ю маршала Фоша ў ангельскім органе «Рэфэрэ», якое заключае да інтэрв'ю супроць СССР.

З прычыны таго, што з боку ваеннага міністэра Пэнлеве пасьледвала заява аб непаспраўднасьці інтэрв'ю Фоша, намаганьні абаронцаў Марты былі накіраваны да таго, каб устанавіць сапраўднасьць інтэрв'ю.

„Калі набліжаецца вайна, увесь сьвет гаворыць аб міры“ Мусаліні выкрывае пляны імперыялістых

РЫМ, 8. Італьянская палата дэпутатаў аднагалосна зацьвердыла ваконалпраекты аб хартыі працы ў вялікай фашыскай радзе. Мусаліні выступіў з вялікай прамовай, у якой падкрэсьліў значэньне ўхваленых палатой ваконалпраектаў. Мусаліні азначыў частку сваёй прамовы прысьвяціў замежнай палітыцы Італіі.

Увесь сьвет узраўнаецца,—сказаў ён. Газеты штодня аднаваюць пабудовы падводных лодак, крэйсэраў і інш. Мы, блэзуючы, сачылі за спрэчкамі парламэнтаў іншых краін, з якіх відаць, што лін пушан і штымоў непарыўна ўзрастае. Ня трэба ствараць сабе ілюзіі наконт палітычнага стану Эўропы. Калі бura набліжаецца увесь сьвет гаворыць аб мі-

дніля іх на канферэнцыях і краўва адбіта.

Аднак, разам з тым, выкрыта ня мала «вузкіх месц» у нашай працы. Перадлічым толькі асноўныя з іх: у горадзе сыстэматычная масавая работа сярод рабочае клясы, у прыватнасці—праца ў цэху—недамагае істотнымі недахватамі: ёсць хвацкія настроі ў адносінах да перажываемых труднасцяў выпадкі, калі, часамі партыйцы не агуляюцца прыкладам на вытворчасці: слабая работа па ўзвышэнні рабочай ініцыятывы ў сэнсе гаспадарча-культурнай дапамогі вёсцы (шэфства), пры чым гэтыя пытанні ня былі досіць заахвочаны на радзе канферэнцыі.

У вёсцы: выкананне пастаноў XV з'езду ідзе ня досіць інтэнсіўна; работа саветаў праца з беднатою і батрацтвам слабая, а часамі нават амаваецца, выходзячы з асуджанай партый установаў—ня варта сварыцца з «сялянствам» (г. зн.—з кулаком); у радзе вясковых устаноў наглядзецца скажэнне клясавай лініі; вясковыя камуністыя—гаспадары пачынаюць у хвацкіх калектывізацыі.

Да вузкіх месц нашай працы трэба таксама аднесці кіраўніцтва камсамольскімі ячэйкамі. Трэба адкрыта заявіць, што ў гэтым сэнсе партыйныя арганізацыі ня выконваюць свай абавязкаў. Зараз уся справа ў тым каб дабіцца поўнага пераходу ў бок сапраўднага партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі, прыцягнуць да гэтага ўсіх членаў партыі, а ня толькі асобных «давераных».

Тое самае можна сказаць і пра працу партыі сярод жанчын: неабходным пералом у бок рашучага працоўвання жанчын—работніц, буднічак і батрачак ва ўсе галіны нашай працы.

На фоне гэтых недахватаў паўстае пытанне рацыяналізацыі метадаў парткіраўніцтва. Тут базумоўна мы маем цэлы рад дадатных момантаў, як рост партыйных кадраў, ужыванне новых метадаў кіраўніцтва (добраахвотныя інструктары, сыстэма абследавання і г. д.). Аднак, трэба сказаць, што ў гэтай галіне яшчэ далёка ня ўсё зроблена, у прыватнасці, мала канкрэтнай дапамогі ячэйкам з боку парткамітэтаў у сэнсе вывучэння адбору і перадачы дадатнага вопыту працы. З гэтым у значнай меры звязана некаторая беднасць форм і метадаў масавай працы, слабое іх абнаўленне.

Асабліва рашуча трэба падкрэсліць амаль поўную адсутнасць працы з новымі пластамі рабочых. Ня трэба многа даводзіць, наколькі зараз важна гэтая работа. У я меншай меры трэба таксама падкрэсліць неабходнасць пайвольнай ідэяй і жывой канкрэтнай дапамогі парткамітэтаў вясковым арганізацыям.

Самакрытыка ня была акадэмічным пытаннем на канферэнцыях правільней будзе сказаць, што яна была стылем іх працы. Пры гэ дапамозе ўскрыта ня мала недахопаў і антыпартыйных зьявішч у асобных арганізацыях. На падставе самакрытыкі вектары раённыя канферэнцыі (напр., у Аршанскай акрузе) прызначалі работу сваіх райкомаў нездольна вядучай. Аднак, і надалей нашай задачай застаецца—зрабіць самакрытыку штодзённым метадам працы партыйных і працоўных мас.

Разам з самакрытыкай на канферэнцыях атрымала самае шырокае ўжыванне ўнутры-партыйная дэмакратыя. Што важна тут адзначыць, дык гэта тое, што партыйная маса вырасла і ўмее карыстацца ўнутрыпартыйнай дэмакратыяй. Таму можна з сьмела сказаць, што новаабраныя кіруючыя органы ў абсалютнай большасці арганізацый агуляюцца сапраўднымі кіраўнікамі мас як працоўна іх поўным давер'ем.

дзіля іх на канферэнцыях і краўва адбіта. Каты Гаміндану працягваюць сваю базлітасную вайну супроць кітайскага народу. Сьмерць паранешамау працягвае зьбіраць у гарадох і сёлах Кітая крывавае жніва.

Усяго год прайшоў са дня задушэння Кантонскай камуны і жудасныя лічбы—170 тысяч забітых, сотні тысяч параненых—уноў прыбавіліся да назьлічаных ахвяр асьлепленай, азьвярэлай буржуазіі і ваеншчыны Але Кантонская камуна працягвае жыць у сэрцах мільёнаў кітайскіх пралетараў, зьяўляючыся крыніцай натхнення для ўсіх барацьбітоў супроць капіталу і імперыялізму.

Узмоцнім матар'яльную і маральную дапамогу ахвярам белага тэрору ў Кітаі.—гаворыцца ў канцы адозы.—арганізуем магутныя пратэсты супроць крывавай расправы гамінданцаў і імперыялістых. (ТАСС).

Патрабаваньне аднаўленьня кітайска-савецкіх дыплёматычных адносін

ПЕКІН, 6. «Цянь-Цзін Такун-Бао» рэзка крытыкуе нанкінскі ўрад «за яго неактыўную палітыку ў адносінах да СССР». Папракаючы ўрад у тым, што ён вядзе перагаворы з усімі дзяржавамі, за выключэннем СССР, газета піша:

«Урад увесь час гаворыць аб сваёй барацьбе супроць камуністых; аднак, ён ня мае ніякіх плянаў у адносінах да СССР. Такое становішча ў вышэйшай ступені шкодзіць Кітаю. Калі СССР атрымаў нечаканы для яго ўдар у Кітаі, ён быў прымушаны вясці прыцельскую палітыку ў адносінах да Японіі, якая такім чынам, атрымала сваю дэяньняў у Манчжурыі.

Адсутнасць нармальнага адносін паміж СССР і Кітаем у вышэйшай ступені шкодзіць інтарэсам нацыянальнай абароны Кітая на ўсходзе і захадзе. Неабходна карэнным чынам змяніць палітыку Кітая ў адносінах да СССР і раней усяго аднавіць кітайска-савецкія дыплёматычныя адносіны». (ТАСС).

Які-ж асноўны выгад мы павінны арабіць з практыкі партканферэнцыі?

Гэтым асноўным вынікам зьяўляецца—наўнасць моцнага большавіцкага апытызму партыйных мас і рабочае клясы ў справе далейшага сацыялістычнага будаўніцтва. Апошнія пленумы ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)В яскрава вызначылі праграму работы партыі на бліжэйшы перыяд. Галоўны сэнс гэтае праграмы—захаваць і ўзмацніць тэмпу індустрыялізацыі нашай краіны. Гэтаму асноўнаму лэзунгу падначальваецца ўся работа нашай партыі. Пад гэтым знакам мы павінны прарэспі перавыбары саветаў—гэту важнейшую палітычную кампанію.

Забясьлечыць поўнае правядзеньне пастаноў пленум разгортаючы работу па ідэям разабраны правага ўхілу і прымірэнства да яго, у тым ліку і ў галіне нацыянальна-культурнага будаўніцтва, не пазаблячыць барацьбы з трацкізмам,—вось асноўная чарговая задача ўсіх нашых партыйных арганізацый і надыходзячых акруговых канферэнцыі.

наўнасць моцнага большавіцкага апытызму партыйных мас і рабочае клясы ў справе далейшага сацыялістычнага будаўніцтва.

А ў гэты час украінская буржуазія поўвае на каленях перад панамамі і з усіх сіл стараецца паказаць, як бязмежная яе подласць, якая вялікая гатоўнасць яе да здрады.

Навуковыя арганізацыі разгромлены—а украінскі прафесар Смаль-Стоцькі на сходзе ў інстытуце па вывучэнні праблемы найменшасцяў у Варшаве заявіў, што «шыяхі Украіны і Польшчы часта сустракаліся». Праўда, мае рацыю вучоны прафесар. Яны сходзіліся і тады, напрыклад, калі люты Ярэма Вішнявецкі, ўсе дрэвы на дарогах вакол сваёй сталіцы ўвешваў украінскімі сялянцамі. Яны сустракаліся і тады, калі польскія банды, ідучы на Кіеў, палілі на шыяхі украінскія вёскі, выразваўі населеніцтва цэлых мястэчак.

Прафесар «зьяўляўся», чаму гэта адбываецца «абстрактнае польска-украінскіх адносін» (так называецца, відавочна, на прафесарска-ундэўскай мове пагром у Львове). На яго думцы «згода Украіны з Польшчай»—гістарычная патрэбнасць». Ня прыходзіцца сумнявацца, што украінскай буржуазіі трэба ўмовіцца з польскай буржуазіяй—супроць сялянскай і рабочага. Мае рацыю прафесар, мае рацыю і прадстаўнік партыі Ундэ «украінскае нацыянальна-дэмакратычнае аб'яднаньне», які тут-жа падтрымаў прафесара. Але якое-ж гэта ўсё-ж такі аіднае відовішча-чалаваньне бота, яшчэ аблітага крывёю украінцаў у Львове!

прафсаюзу і з'явіў сакратара прафсаюзу—вонэсаўца Кшынуўку.

На дапамогу вёсаўцу у пампшаньне прафсаюзу прыбыла паліцыя, якая расьсеяла бастуючых. Галоўнай прычынай гэтых падзей зьяўляецца абурэнне рабочых а прычыны адмовы пнээсаўскага прафсаюзу прыняць грашовую дапамогу ад пралетарыату СССР. (ТАСС).

3 палічным

У Аўганістане выбухнула чорасоннае паўстаньне. Сярод паўстанцаў знаходзіцца ангельскі палкоўнік Лэйрэнс. Паўстаўшыя забясьлечылі ангельскай зброй.



На здымку: Твару не ставаяш.

КАНТОНСКАЯ КАМУНА

(ГАДАВІНА КАНТОНСКАГА ПАЎСТАНЬНЯ 11-га СЬНЕЖНЯ 1927 Г.)



СЮ ЧЖАО-ЧЖЭН, старшыня савецкага ўраду ў Кантоне, камуністы, старшыня кантон-ганнонскага забастовачнага камітэту, далей—старшыня фэдэрацыі прафсаюзаў.

Гуандун—самая вялікая паўднёвая правінцыя Кітая,—уводзіць ў гісторыю гэтай краіны, як бацькаўшчына рэвалюцыі.

З Гуандуну ўпершыню раздаліся рэвалюцыйныя заклікі вялікага кітайскага рэвалюцыянера Сун Ятсэна.

Тут у Гуандуне і ў яго сталіцы—Кантоне нарадзіўся і шырока разліўся па ўсім Кітаі рабочы рух, які магутнымі забастоўкамі і паўстаньнямі пракладваў сабе дарогу.

Камуністычная партыя Кітая і камсамол таксама маюць чым усамавіць Гуандун і Кантон. Тут яны атрымалі сваё бановае хрышчэнне, тут яны ваялі самае ўпартыя боі.

Тут у рэвалюцыйным Кантоне ўпершыню быў падняты сцяг савецкага рабоча-сялянскага ўраду. У Кантоне рабочыя і сяляне змагаліся і пяміралі пад гэтым сцягам за савецкую ўладу.

Выбухнае 11-га сьнежня 1927 г.

ваў японскіх колах заявіў, што нацыянальны ўрад ужо слоўна прыцяпова прымае ўсе японскія пазыкі заключаныя калі-небудзь паміж японскімі і нацыянальнымі ўрадамі, аднак японскі ўрад патрабуе пісьмовага прызнаньня. (ТАСС).

Выкрыцьце антыпартыйнай работы групы трацкістых у Казані

КАЗАНЬ, 10. Вобласная кантрольная камісія выкрыла антыпартыйную работу групы трацкістых на адным з казанскіх прадпрыемстваў—фабрыцы «Спартак».

Кантрольная камісія ўстанавіла, што трацкіскае група вяла пастаянную анты-партыйную работу і нелегальна распаўсюджвала трацкісцкую літаратуру. Кантрольная камісія паставіла трох чалавек (Суліну, Гензфат, Шнэйдэр) выключыць з партыі за фракцыйную работу, за парушэньне пастаноў 15-га з'езду і ўпартае нежаданьне прызнаць свае памылкі. Ряду таварышоў пастаўлена на від за іх прымірэнчыя адносіны да дзейнасці гэтай групы. Крайкому прапанавана ўзмоцніць выхавальную работу і кіраўніцтва партлектывам на фабрыцы «Спартак».

у Фомы, намаганьні абароны Марты былі накіраваны да таго, каб устаанавіць сапраўднасьць інтэр'ю. Выкліканы абарона ў якасьці сведкі галоўны рэдактар «Рэфэрэ» Прэстон заявіў на судзе:

«Інтэр'ю Фомы зьяўляецца абсалютна сапраўдным. Яно было ўзята ў маршала за яго подпісам вядомым лёнданскім журналістам Дэдлі Хіткотам, якога ні ў чым нельга падававаць. Гутарка з Фомам адбывалася ў прысутнасці двух французскіх афіцэраў, прычым Фом асабіста тлумачыў свае зьявы, паказваючы розныя стратэгічныя пункты на геаграфічнай мапе».

На запытаньне абаронцы Бэртона, ці паступала ў рэдакцыю якое-небудзь абьяржэньне з паводу гэтага інтэр'ю з боку Фомы, або французскага пасольства ў Англіі, Прэстон адказвае адмоўна.

Марты ў сваёй заяве зазначае, што інтэр'ю Фомы зьявіць аб абавязкова стрэнны імперыялістычнай пагрозы супроць Савецкага Саюзу. «Калі,—заявіў Марты,—францускі імперыялізм нападзе на СССР,—то партыя працоўных і ўсе працоўныя будуць абараняць СССР, як гэта гераічна зрабілі французскія маракі ў 1919 годзе». У заключным слове Марты заяўляе:

«У сваім адказе Фому я называю інтэрв'ю супроць Расіі крывавым злачынствам. Я не адмаўляюся ні ад аднаго слова ў сваім адказе і калі-б мне прыйшлося гэта зрабіць яшчэ раз, я-бы гэта зрабіў». (ТАСС).

стварца сабе ілюзіі наконт палітычнага стану Эўропы. Калі бура набліжаецца, увесь сьвет гаворыць аб міры».

Мы ня хочам парушаць раўнавагі Эўропы, але мы павінны быць гатовымі. Ніхто з нас ня зьдзіўлена і ніхто не павінен будзе зьдзіўляцца, калі я патрабую новых намаганьняў ад нацыі для таго, каб паставіць на належную вышыню ўсе сілы мора, зямлі і неба (г. зн. сушапутныя, марскія і паветраныя). (ТАСС).

Сац.-дэмакраты на чале новага эстонскага ўраду

РЭВЕЛЬ, 8. Парламент зацьвердзіў новы ўрад, складзены сацыял-дэмакрат Рэем. З дэлярацыйнай новага ўраду Рэй выступіць толькі праэ некалькі дзён. На чале аб'яднанага міністэрства фінансаў і гандлю будзе знаходзіцца сацыял-дэмакрат. Міністрам асветы і працы таксама назначан сацыял-дэмакрат. Міністрам унутраных спраў і юстыцыі, а таксама ваенным міністрам назначаныя таварышкі. Паселенцам у гублёцце прадастаўлена два партфэлі: міністра земляробства і міністра шляхаў вносіні. Міністрам замежных спраў назначан лідэр хрысьціянскіх дэмакратаў пастар «Ляцік». (ТАСС).

РЭВЕЛЬ, 9. Орган эстонскіх с.-д. «Рахва Сэна» у артыкуле, прысьвечаным новаму ўраду, загадаў імкнецца апраўдаць «немагчымасць правядзеньня радыкальных рэформаў». «Новы ўрад,—піша газета,—азначае ня столькі перамогу сацыялістых, колькі крызіс і правад буржуазных партый. Мы не павінны думаць, што цяпер у дзяржаўным жыцьці наступіць карэньні пераарот. Сацыялістыя ня могуць ажыццяўляць сваіх жаданьняў і свае палітычныя ідэі, а прымушаны шукаць кампрамісу з іншымі ўрадавымі фракцыямі». (ТАСС).

Суд над „лударвайскімі кулакамі“

ІЖЭЎСК, 10. 18-га сьнежня у горадзе Іжэўску пачнецца слуханьнем «лударвайскага справы»—справа аб масавым зьбіеньні сялян у вёсках Лударвай і Лудая-Непрэменная. Абвінавачваецца па справе 10 чалавек. Выклікана 95 сьведкаў.

НАЧНОЕ РАДЫЁ

Прамова тав. Літвінава на сесіі УсеЦЗК

МАСКВА, 10. Вячэрня паседжаньне сесіі УсеЦЗК 10 сьнежня прысьвечана было цалкам дакладу т. Літвінава аб міжнародным становішчы СССР. Прамова тав. Літвінава заслухоўваецца пры напружанай увазе ўсяе залі і часта перарываецца аплядысмантамі. (Прамова т. Літвінава будзе падаана заўтра).

Адкрыцьце Усесаюзнага зьезду прафсаюзаў

МАСКВА, 10. Сёньня ўвечары ў Вялікім тэатры адкрыўся 8 Усесаюзна зьезд прафсаюзаў. Да моманту адкрыцьця прыбыла 1.035 дэлегатаў з пастаноўчым голасам і 400—з дарядчым. Усяго на зьездзе прадстаўлена 11.060 тысяч арганізаваных членаў прафсаюзаў. Тав. Томскі, адкрываючы зьезд, спыніўся на асноўных этапах разьвіцьця нашай гаспадарні за апошнія два гады—між 7-м і 8-м Усесаюзнымі зьездамі прафсаюзаў.

ЧЖАН ТА-ЛАЙ, член ЦК кітайскай кампартыі, намеснік старшыні Саўнарному і нарном вайсковых спраў кантонскага савецкага ўраду. Забіты контр-рэвалюцыянерамі

Першую гадавіну кантонскага паўстаньня кітайскіх пралетарыяў сустракае ва ўмовах новага нарастанья рэвалюцыйнай хвалі. Немагчымасць вырашэньня аграрнай праблемы рэфармісцкімі метадамі, цяжкасьці выхаду з эканамічнага крызісу, канфлікты паміж буржуазанымі і ваеннымі групоўкамі, пагоршаньне жыцьцёвага ўзроўню шырокіх мас—вось умовы, якія выклікаюць новы рэвалюцыйны ўздым. За апошнія месяцы ў гарадох мы зноў наглядзем рад буйных эканамічных забастовак. У радзе правінцый працягваецца магутны сялянскі рух.

Неўрадаж, дарагоўля і голод, ахарнішчы шмат правінцый Кітаю, няўхільна штурхаюць рабоча-сялянскія масы Кітаю да новых, рэвалюцыйных боен.

Гэтае аб'яднаньне рабочага, сялянска і салдата згуртавана выступіўшых у кантонскім паўстаньні і абвясціўшых захоплены Кантон рабоча-сялянскім робіць паўстаньне гістарычна бесьмеротным. Гэта ёсць першае паўстаньне рабоча-сялянскіх мас Кітая, ужо навучаных здрадай буржуазіі, і з зброй у руках выступіўшых супроць эксплёатараў.

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Яўхільна ажыццяўляць пастановы пленумаў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б

Кожны камуністы павінен быць узброеным для барацьбы з правай небяспекай і прымірэнцтвам
КОЖНАЯ ЯЧЭЙКА ПАВІННА ДЭТАЛЬНА ПРАПРАЦАВАЦЬ ПАСТАНОВЫ ПЛЕНУМУ ЦК

За генэральную лінію, за рашучае выкананьне пастакоў пленуму ЦК

Партактыў Гомельшчыны, заслухаўшы даклад т. Гамарніка аб выніках лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б) і пленуму ЦК КП(б)Б, а адавальным азначыў, што пленум ЦК яшчэ раз пацвердзіў непадушнасьць генэральнага курсу партыі па індустрыялізацыі краіны і калектывізацыі сельскай гаспадаркі.

Актыў лічыць, што навак Леніна—дагнаць і выперадзіць капіталістычнай краіны—павінен і можа быць ажыццяўлены толькі правільным курсам партыі на індустрыялізацыю краіны, на разьвіцьцё вытворчасці, на разьвіцьцё сацыялістычнага земляробства.

Актыў а усёй катэгорычнасьцю адзначае няправільнае палітычнае дзьвердзальнае пасобнасьць членаў партыі аб «вастаі» і «дэградцыі» сельскае гаспадаркі, як выяўленьне багруктоўнай панікі і капітуляцкіх настрояў.

Актыў лічыць, што, аказваючы ўсямерную дапамогу індывідуальным бядняцкім і сярэднякім гаспадаркам на ўзьяццё ўражайнасьці, мы зможам узьняць сельскую гаспадарку толькі шляхам масавага вытворчага каапераваньня і калектывізацыі ся-

лянскіх гаспадарак. Актыў поўнасьцю ўхваляў пастанову пленуму аб уцягненьні ў партыю рабочых і работніц ад варштату і батракоў і аб ачышчэньні партыі ад прымаваўшыхся і чужых рабочай клясе элемэнтаў. Чым хутчэй ачысьціцца партыя ад ўсяго гнілага, тым яна лепш будзе спраўляцца з усімі задачамі сацыялістычнага будаўніцтва, якія стаяць перад ёю.

Актыў у асаблівым адавальным вётаў пастанову пленуму аб рашучай барацьбе з антыленінскімі ўхіламі. Поўнасьцю ўхваляючы пастановы пленуму ЦК КП(б)Б аб настаяльным і правільным большавіцкім правядзеньні нацыянальнай палітыкі, аб неабходнасьці правядзеньня далейшай беларусізацыі партыі, савецкага апарату і прафсаюзаў, актыў звярнуў увагу партарганізацыі на ўмацаваньне барацьбы з нацыяналі-дэмакратызмам, з усімі праўдзельнымі шавінізму і асабліва з антысэмітызмам.

Актыў звярнуў увагу партарганізацыі на неабходнасьць правільнага і хуткага выкананьня пастакоў пленуму ЦК КП(б)Б аб перавыбарых у саветы.

Умацаць партыйныя рады новымі пралетарскімі кадрамі

Задачы сацыялістычнага будаўніцтва, якія стаяць перад савецкай краінай, могуць быць паспяхова вырашаны толькі пры ўмове ўцягненьня ў партыю ўсё новых і новых мас рабочых і работніц, батракоў, беднякоў і часткова сярэдняк і правільнага кіраўніцтва імі. Гэта патрабуе сыстэматычнай работы па ўмацаваньні партыйных радоў. Лістападаўскі пленум ЦК партыі па кітаньне ўцягненьня рабочых і работніц у партыю адназначна складу партыі звярнуў вялікую увагу.

Пленум наставіў ва ўсё шырыню гэта пытаньне і намянуў рад важнейшых і сур'ёзнейшых мерапрыемстваў у вырашэньні якіх павіны прыняць самы актыўны ўдзел ня толькі ўся маса членаў партыі, але і шырокія беспартыйныя рабочыя масы.

У сучасны момант сацыяльны склад партыі выяўляецца ў наступным відзе: З агульнага ліку членаў партыі рабочае ядро складае 61 проц. Што-ж датычыць членаў партыі рабочых, што знаходзяцца пенасрадна на вытворчасці, то яны складаюць 42% у адносінах да ўсяго складу партыі.

Пленум наставіў у працягу бліжэйшых двух год (не пазьней канца 1930 году) дзевяці агульны лік членаў партыі рабочых да 80 проц. агульнага ліку членаў партыі, прычым за гэты-ж час дзевяці процант рабочых ад вытворчасці да разьме-

Трэба ўмацаць уцягненьне ў партыю рабочай моладзі. Невыстарчальна і слаба праходзіць таксама вярбоўка ў партыю сельска-гаспадарчых рабочых і батракоў. Пленум прызнаў неабходным прыняць сур'ёзных мер для ачышчэньня гэтага ачышчэньня. Закранаючы пытаньне вярбоўкі ў партыю сялян, пленум паказаў, што вярбоўка павінна ісьці ва лік сапраўды адданых партыі сялян, і з іх перш за ўсё беднякоў, асабліва актыўных работнікаў калгаснага руху.

Вярбоўка рабочых у партыю, рост партыі ва лік рабочых мысьліцца толькі, як рост ва лік лепшых, найбольш сьведомых і клясава пасьпелых, найбольш огойкіх і адданых перадавых элемэнтаў рабочае клясы.

Гэта ўсе элемэнтны рабочае клясы, якія, бачачы і ведаючы труднасьці, звязаныя з будаўніцтвам сацыялізму ў нашай краіне, не боюцца гэтых труднасьцяў, будуць ісьці нагору ў нагу з перадавым атрадам рабочае клясы, адолеюць дзьве рашучы большавіцкі адпор дробна-буржуазным хістаньням і ваганьням, перамагаючы труднасьці і замацоўваючы дасягненьні і посьпехі на шматлікіх франтах сацыялістычнай рэвалюцыі. Іменна гэтыя элемэнтны рабочае клясы і асабліва перадавыя сьведомыя рабочыя і работніцы з шматгадовым вытворчым стамам павінны быць і будучы ўцягненьні ў партыю, у поў-

Партыя не пацерпіць у сваіх радох тых, хто разбурае кааперацыю

(Мазырская акруга)

Партыя ня раз канстатвала, што аатрудненьні ў забеспячэньні прадоўнага насельніцтва гораду і вёскі лік прадуктамі, так і прамысловымі таварамі ў вялікай ступені ааключаюцца ў тым, што наш кааперацыйны апарат на досыць гібкі, а часам аусім гудыае выразную клясавую лінію, разлагаецца і г. д.

Яскравым прыкладам мы маем у нашай акрузе з групоў партыйна-кіраўнікоў кааперацыі, якія, выкарыстоўваючы сваю партыйнасьць, павялічвалі нашы аатрудненьні, абараняючы свае шкурныя інтарэсы.

Пры апошняй рэвізіі Аварыцкага спажывецкага таварыства выявілася растрата, якая выклікала на адкрытасьць некаторых работнікаў і выявіла вялікія аачыньствы. У той час калі сумленьні кааперацыйныя работнікі і ўся кааперацыя вялі напружаную працу, каб адовоціць рабочыя раёны хлебам, партыйны-кааператары: вагадчык базай Мазырскага аддзяленьня Гомспажсавау Маргевіч і былы старшыня праўдзельна Аварыцкага спажывецкага таварыства Меркін спекулявалі, прадавалі сабе мышкамі жытню і пшанічную муку. Па матар'ялах рэвізіі высвятляецца, што Маргевіч выпісаў муку для Аварыцкага спажывецкага таварыства, але яна ў таварыства не наступіла, а зьявіла дзевяці не далажываючы да Аварыч...

Пры абаварэньні гэтага пытаньня на бюро АК КП(б)Б гав. Меркін прызнаўся ў тым, што ён узяў сабе 2 кулі мукі, а аб астатняй ён нічога ня ведае. Аднак, добра вядома, што дзевяці кулёў мукі з Калінавіцкай базы пайшло не ў кааперацыю, а за рухоў спекулянтаў.

Гэты прыклад разлажэньня трох партыйнаў ліній раз падрэсьлівае неабходнасьць больш дасканалай, сталай правэркі радоў партыі, нашых апаратаў і вычышчэнь адтуль усіх чужых партый элемэнтаў.

Акругком КП(б)Б пастанавіў выніць з работы Маргевіча, Меркіна і замешанага ў растрате на Аварыцкім спажывецкім таварыстве—Фэдаравы, які працуе зараз у Бельмстандлі на Мазырскай акрузе. Справу аб іх перадаць пракуратуры для прымяненьня да судовай адказнасьці. Акругком у сваёй пастанове звяртаецца да АКК, каб апошняй ў тэрміновым парадку разглядзеда пытаньне аб партыйнасьці гэтых трох асоб.

Б. Ш.

Дзе-ж прантычная работа?

(Мазырская акруга, КП(б)Б)

Барацьба з правай небяспекай і наступленьне на кулака

Кулак—наш клясавы вораг. За першыя гады НЭПу ён значна вырас. XV зьезд партыі узяў больш рашучую, чым раней, лінію «гаспадарчага вынісканьня», «гаспадарчага наступленьня» на кулака. Кулак чую сваю пагібель і таму ўсякімі хітрыкамі і выкрутамі прабуе сабе абараніць.

Ён пралязіць у кааперацыю, жадае аднавіць правае галасу, ісуе с.г. машыны калектываў, паддальвае хагу-чытальню, забівае сельгораў, дунцуе беднату, выпускае равам з панамі насценгазэты. Ён ня хоча перабудаваньня вёскі і таму робіцца ўсё больш налітым.

Змагацца з правай небяспекай і вёсцы, значыць у першую чаргу змагацца з кулаком. Мы павінны гэту барацьбу ўмацаваць і вёсцы больш рашуча і больш сьмела. Адгэтуль, вразумела, не вынікае, што мы павінны біць аглобляў па вагылку першага сустрачнага кулака.

Калі кулак парушае рэвалюцыйную законнасьць сваімі дзікімі выбрыкамі, ён за гэта будзе адказваць перад савецкім судом. Рэвалюцыйную законнасьць трэба выкарыстаць для барацьбы з кулаком і для таго, каб беднякі і сярэднія маглі культурна паліпшаць сваю гаспадарку. «Гаспадарчае наступленьне» на кулака азначае: 1) каапераваньне вёскі, 2) арганізацыя калгасаў, 3) эканамічнае і арганізацыйнае ўмацаваньне беднаты, 4) арганізацыя батракоў, 5) умацаваньне саюзу з сярэдняком. Усё гэта мае вялізныя недахваты. На ўсё гэта трэба звярнуць асабліваю ўвагу.

Кіраваць наступленьнем на кулака мы ня можам без правільнага разуменьня лініі партыі кожным яе членам. У нас сустракаюцца пасобныя таварышчы, якія скажваюць партыйную палітыку. Яны заражаны кулацкай і апаугу чужой ідэалёгіяй.

З гэтага атрымліваюцца ўхілы, якіх у асобным бывае два: левы і правы. Левы ўхіл прадстаўляў траціцкія апазыцыя. Зараз яна разьбіта і ад яе засталіся толькі асколкі. Левы лічаць, што партыя невыстарчальна індустрыялізуе краіну, але скрыва паглядваюць на будаўніцтва саўтасаў. Гэтыя людзі хочунь пастолькі забегчы ўперад, каб рабочая кляса адарвалася ад сьляніста. Небяспечны і шкодны такія настроі, з імі партыя змагалася і будзе змагацца.

Галоўную небяспечку зараз у партыі прадстаўляе правы ўхіл і прымірэнчы адносіны да яго. Паасобныя камуністы ня бачаць кулака ў вёсцы, настроены супроць індустрыялізацыі краіны, не жадаюць будаўніцтва і разьвіцьця калгасаў, супроць маналопіі замежнага гандлю, ня хочунь самакрытыкі і барацьбы з кулаком і бюракратам. У гэтым ухіле, як у лютэрстве, адбіваюцца настроі і думкі ўсіх чужых ворагаў партыі.

У вёсцы Вагурьня, Чалябінскай акругі, член бюро ячэйкі замомны пралеў ў КСУ. Ён праводзіў «палуднае» спалнаньне членскіх узносаў, увёў жараб'ёўку на карыстаньне с.г. машынамі. На такую даўную палітыку ні ячэйка, ні райком не звярнулі ўвагі. Хіба тут няма правага ўхілу і прымірэнцаў? Далей, у Сібіры былі выпадкі выступленьняў аруговых кіруючых працаўнікоў на парткатызе з прапановаў «даць магчымасьць кулаку крытыкаваць нас праз газэту». Гэта ўжо простыя адвакаты кулака.

Але не ў адной Сібіры, усюды ёсьць факты такога гатунку і іх ня мала. І хіба яны не гавораць, што барацьба з правай небяспекай унутры партыі непаруўна звязана з барацьбою супроць кулака? Лістападаўскі пленум ЦК партыі ўмацаваў супроць правых і левых ўхілаў, ён падрэсьліў, што галоўны вораг унутры партыі ёсьць правы ўхіл і прымірэнства. Каб забіць у гэты ўхіл асінавы код, трэба супроць яго ідэёва ўзброіць «да зубоў» усю партыю. Гэта не выключыць арганізацыйнай барацьбы з правымі. Калі людзі ўпарта і сьведома скажваюць партыйную лінію, іх трэба адсякаць і выкідаць з партыі разам з элемэнтамі, якія прымазаліся і разлажыліся.

Для цьвёрдага і выразнага правядзеньня партыйнай лініі па рабоце ў вёсцы, для рашучага наступленьня на кулака патрэбна рашучая барацьба з прымірэнцамі.

Замежныя госьці на ўсесаюзны зьезд прафсаюзаў

БАРАЦЬБА АЎСТРЫЙСКІХ РАБОЧЫХ ЗА АДЗІНСТВА СУСЬВЕТНАГА ПРАФРУХУ І АВАРОНУ СССР.—РЭПРЭСІІ ПРАФСАЮЗНЫХ БЮРАКРАТАЎ СУПРОЦЬ РЭВАЛЮЦЫЙНЫХ РАБОЧЫХ

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

НЕГАРЭЛАЕ, 10. Сьвёня праехала з аграпацыі ў Маскву на ўсесаюзны зьезд прафсаюзаў дэлегацыя аўстрыйскіх і нямецкіх рабочых, за-

18-га сьнежня г. г., а 6 гадзіне ўвечары ў памяшнаньні кілобу Карла Маркса адчыняецца сёмай акруговай партыйнай канфэрэнцыя П А Р А Д А К Д Н Я: 1. Даклад ЦК КП(б)Б. 2. Справаздача ЦК КП(б)Б. 3. Справаздача АК КП(б)Б і судавлад аб працы ў КСМ. 4. Справаздача АК КП(б)Б. 5. Справаздача рэвізійнай камісіі. 6. Гаспадарчае і палітычнае становішча і чарговыя задачы па працы ў вёсцы. 7. Выбары. Выдача мандатаў дэлегатам, абраным на канфэрэнцыю, праводзіцца ў акруговым камітэце КП(б)Б 16-га—з 10 да 3-х гадз. дня, 17-га—з 10 да 3 гадз. дня і з 5 да 8 гадз. увечары, а 18 сьнежня—да 3-х гадзін дня. Санратар Менюага АК КП(б)Б СЛАВІНСКІ.

Па чыёй віне сьлянаам даюцца дрэнныя с.г. машыны?

У свой час у «Зьвязь» праводзілася жорсткае кампанія за неабходнасьць паліпшэньня якасьці вырабляемых на заводх Бэлмэталтрасу плугоў. Пасьля гэтага ў адносінах плугоў мы некаторага паліпшэньня дабіліся.

Але вось ў апошнім нумары «Бел. Вёскі» мы сустракаем заявы сьляна, зьявіў, у якіх чутым незадавальненьні—аб напрыгодных малатарнях беларускай вытворчасці, тых малатарнях, якія даюцца сьлянаам для паліпшэньня чыстаты абмалоту збожжа і атрыманьня чыстага зерня. Сьляна скардзіцца, што пасля самага кароткага часу ў новых малатарнях трэскаюцца павалкі, ломлюцца зубы ў шасьцярнях. Сьляна просіць адказа ад тых, хто гэты адказ павінен даць.

Мы правэрзілі, наколькі гэтыя заявы сьляна адпавядаюць сапраўднаму становішчу рэчаў. І мы ня ралю фактаў пераканаліся, што сьляна маюць слушнасьць—малатарні беларускай вытворчасці дрэнныя, маюць шмат дэфектаў і ня толькі малатарні, але і іншыя машыны—арфы, коныя прывалы і г. д.

У нас пад рукамі пракал вялікай і аўтарытэтай камісіі, якая мінулым летам праводзіла абсьледваньне Віцебскага заводу мэталтрасу № 3, які вырабляе сельгасмашыны. І што-ж выявіла камісія—драўляныя часткі машын вырабляюцца з сьрой драўніны, замест

цьвёрдых драўнінных парод ідуць ня прыгодныя для гэтае мэты елка і сасна, афарбоўка робіцца па сьмым метар'яле, наглядзецца перасок шасьцярняў. Камісія яшчэ знайшла, што зборка частак робіцца неахайна, у чыгунным ліццві, у дэталлах машын выяўлены рававізм (пустоты).

І яшчэ нам расказаў аб адной цікавай рэчы. Тыя-ж малатарні, арфы, коныя прывалы, якія вырабляюцца харкаўскім заводам «Сэрл і Мозат» і якія каштуюць тыя-ж грошы, што і беларускія, вельмі ахвотна раскуляюцца сьлянамі, як высокастатэўныя. Але прадукцыя харкаўскага заводу тут ёсьць вельмі мала, і сьлянач воляй-няволяй і з неахвотай прыходзіцца купляць машыны і прылады вытворчасці беларускага мэталтрасу.

Мы пытаемся, дзе кантроль трэсту за якасьцю работы, ці дапушчальны выпуск на рынак такіх машын, якія так хутка ломяцца, якія сьлянач прывозіць назад на склад і патрабуюць замяніць іх новымі.

Мы таксама пытаемсё, чаму-ж харкаўскі завод можа вырабляць добрай якасьці машыны і прылады, а беларускі мэталтрест ня можа.

Іа можа, а магчыма і ня хоча, маючы на ўвазе камэрцыйныя меркаваньні, меркаваньні выгады.

Мы чакаем яснага і поўнага адказу. А. Н.

За ўмацаваньне тэмпу індустрыялізацыі краіны новы варыянт пяцігодкі

У ВОНГ СССР ітэнсыўна распрацоўваецца новы варыянт кантрольных лічбаў-пяцігадовага пляну разьвіцьця прамысловасьці павялічваюцца на 2.775 млн. руб. супроць ранейшага варыянту кантрольных лічбаў.

зацы краіны. У сувязі з гэтым асыгнаваньні на капітальнае будаўніцтва прамысловасьці павялічваюцца на 2.775 млн. руб. супроць ранейшага варыянту кантрольных лічбаў.

зам в аўстрыйскай рабочай дэлегацыі у 1926 г. быў некалькі дзён у Менску. У гутарцы з нашым спецыяльным

— Камітэт адзінства прафруху ў Аўстрыі,—кажа т. Гамар,—вядзе ітэнсыўную работу. Ён выдаеца што-месячна газэта «Адзінства», якая

...члена партыі, пры-
шлім за гэты-ж час дзвесці прадста-
рабочых ад вытворчасці да разьме-
раў ня менш паловы агульнага ліку
членаў партыі «Дабіцца—гаворыцца
ў пастанове пленуму,—каб не пазь-
ней канца 1930 году ў партыі было
ня менш паловы не складу з рабочых
ад вытворчасці».

У распражэньні партыі для
ажыццяўлення гэтай мэты маюцца
вялікія рэзервы, вялікія магчымас-
ці. Рэзервы гэтыя ўсё больш урастаю-
чыя кадры беспартыйных актывіс-
тых. У прафсаюзах, саветах, камса-
моле, дэлеганцкіх сходах работніц, у
шматлікіх добраахвотных тавары-
ствах, вытворчых нарадах ёсць
вялікая колькасць актывістх
грамадзян працаўнікоў. Гэта дзе-
сяткі і сотні тысяч перадавых
свядомых рабочых, душой і целам
адданных справе пралетарскай рэ-
валюцыі, вацкаўленых у пасьпяховым
будуўніцтве сацыялізму.

Пленум паказаў, што «паасобным
пласты прамысловых і, у прыват-
насці, кваліфікаваных рабочых, зусім
невстарэвалюцкіх прадстаўленых ў
партыі». Узмацняючы рост партыі за
лік лепшых рабочых ад вытворчасці,
трэба звярнуць сур'ёзнейшую
ўвагу на справу ўдзянення ў партыю
работніц, бо тут мелася крайняе
адставаньне, зусім недапушчальнае
ў сучасных умовах».

рабочы і работніцы з шматлікіх
вытворчымі стажам павінны быць і
будуць уцягнуты ў партыю, у поўнай
адпаведнасці з вучэньнем Ле-
ніна аб партыі, з думкаю яго аб
тым, што «ўсяні член партыі зьяў-
ляецца адказным за партыю і партыя
адказна за ўсякага члена». (З
прамовы на II зьездзе РСДРП,
том IV).

Лістападаўскі пленум ЦК у сваёй
пастанове аб вярбоўцы рабочых у
партыю скаазаў: «Нашай задачай
зьяўляецца самым рашучым і на-
стойлівым чынам уцягваць у партыю
тых рабочых і работніц, якія
прад'яваюць найбольшую стойкасць
у перыяды ватруднённяў, зьяўляю-
цца сапраўднымі пралетарскімі ін-
тэрнацыяналістамі, асабістым пры-
кладам дапамагаюць росту вытворчасці
і працоўнай дысцыпліны, гораца
і ўпарты змагаюцца з бюракратызмам
актыўна працуюць над сваім куль-
турным разьвіццём і тым самым
здольны ўмацаваць левініскія рады
пралетарскага авангарду».

Вырашаючы пастаўленую задачу,
партыя ў той-жа час прыме неаб-
ходныя меры для ачысткі сваіх рад-
оў ад усякага чужога, ад усіх тых
элемантаў, што разлажыліся на па-
лову перарадаіліся і якія толькі фар-
мальна лічацца членамі партыі.

робота?
(Лучыцкая ячэйка КП(б)Б, Бы
хаўскі раён, Магілёўшчына)
Абшчугавачы 2 сельсаветы, парт-
ячэйка ні ў адным з іх не праводзіла
працы сярод беднаты.

Чаму? Хіба ячэйка не разумее ўсяе
важнасці гэтай адной з галоўных
талін працы вясковых партарганіза-
цый? Гэтага сказаць нельга, бо рай-
ком даваў ячэйкам рад дырэктывы аб
працы сярод беднаты, гэта пытаньне
абмяркоўвалася і на нарадзе сакра-
тароў парт'ячэек раёну.

Уся бяда ў тым, што ячэйка не
падшліла практычна да гэтага пы-
таньня, а толькі запісвала аб ім у
пракалолы сваіх пасяджэньняў.

Так ад 19-V у пракалоле запісана:
вылучыць на Тайманаўскім сельса-
веце арганізатарам груп т. т. (на-
зваўшы прозьвішчы). І задаволіўшы-
ся гэтай пастановай, ячэйка пады-
ходзіць аж да верасьня месяца. У
верасьні (ад 16 дня) ячэйка ў «б-
гучых справах» ухваліла другую па-
станову аб арганізацыі груп бедна-
ты, даручае другім таварышом гэтую
справу. Потым і пайшлі пастановы
за пастановам ўсё аб тым-жа са-
мым (ад 27-IX таксама ў «бгучых
справах» ад 1-IX), а ў выніку ячэй-
ка ў арганізацыі груп ані з месца.

у кулаком і бюракратам. У гэтым
ухіле, як у аўстрарыі, абнавіліся
настроі і думкі ўсіх нашых ворагаў
і асабліва кулака. Правы ўхілі ішчэ
мала выкрыты перад усёй партыяй.

Ёсць у нас «мудрацы» з такой
філзафіяй: «Няма ніякага правага
ўхілу, усё гэта выдумка». Такія дзі-
ваці выбражаюць, што партыя зай-
маецца прафсаюзнай дэлеганцкай аў-
стрыійскай і нямецкай рабочых, за-
прошаных УсеПСНО.

У склад дэлеганцкі ўваходзяць:
Тав. Ганэр, горнаробчы з Вені,
былі сакратар першай аўстрыійскай
рабочай дэлеганцы ў СССР, актыўны
працаўнік аўстрыійскага камітэту
аддзялення прафруху.

Тав. Шэфбэргер, тэкстыльныя рабо-
чы Вагльдорфу, дэлеганцы аў-
стрыійскім саветам фабрычна-завод-
скіх камітэтаў. За кіраваньне рабо-
чай дэманстрацыяй у дзень кастры-
чнікавае рэвалюцыі ён быў арыш-
таваны і пасаджаны ў турму, але
па амністыі пасля 5-тыднёвага зня-
вольнення выпушчаны на свабоду. У
СССР—ўпяршыню.

Тав. Овэргарген—нямецкі горнара-
бочы, на вытворчасці 26 год, былі
старшыня фабрычна-заводскіх камі-
тэтаў горных прадпрыемстваў Кр-
упа, прадстаўнік нямецкага камітэту
аддзялення прафруху. Едзе знаёміцца
з жыццём данецкіх калальнікаў.

Тав. Ауэр—прадстаўнік прафсаю-
нага аддзелу ЦК кампартыі Нямец-
чыны.

На савецка-польскай граніцы за-
межныя госядзі па даручэньні
УсеПСНО былі спатканы прадстаў-
нікамі ЦСПСВ т. т. Мацкоўвічам і
Табайнікам.

Адзін з дэлегатаў—тав. Ганэр ра-

**Пад знакам больша-
віцкай згуртаванасці**

Адкрылася 17 партканфэрэнцыя
№ Чангарскай кавдывізіі. Ваенком
дывізіі т. Скараходаў, заастрэаючы
ўвагу дэлегатаў канфэрэнцыі на не-
абходнасці жорсткай барацьбы супроць
правага ўхілу і прымірэнства, на
задачах, якія стаюць перад канфэрэн-
цыяй, сказаў:

— Трэба ўмацаваць барацьбу з
сачкаўпрадэцельствам у часьціх, ня
спыняючыся ні перад якімі мерамі
дысцыплінарнага пакараньня насі-
целяў гэтай вельмі шкоднай для ар-
міі справы.

— Даная канфэрэнцыя,—далей ка-
жа тав. Скараходаў,—павінна будзе
выявіць усе недакваты ў працы і
вызначыць практычныя мерыпры-
емствы на паліпнёньні вайсковых-палі-
тычнай і партыйнай работы ў чась-
ціх.

Менску.

У гутарцы з нашым спецыяльным
карэспандэнтам паведаміў рад ціка-
вых даных аб барацьбе рабочых Аў-
стрыі за адзінства сусветнага праф-
руху і за абарону СССР.

— Нылаўна ў Вене,—кажа т. Га-
нар,—адбыўся кангрэс, у рабоче
якога прымалі ўдзел прадстаўнікі 46
буйнейшых прадпрыемстваў, 17 пра-
летарскіх аб'яднаньняў і 4-х палы-
фісцкіх арганізацый. На кангрэсе вы-
несена пастанова аб утварэньні ў
Аўстрыі таварыства прыяцеляў
СССР. Мэта гэтага таварыства—ба-
рацьба супроць ваеннай небяспэкі
і абарона СССР.

— Былі старшыня першай аў-
стрыійскай рабочай дэлеганцы ў СССР
тав. Форкаш,—кажа ён далей,—па-
ўхільна праводзіць кампанію за адзін-
ства прафруху і абарону Савецкага
Саюзу ад нападў, які рыхтуюць на
яго імперыялісты. Сацыял-дэма-
кратычная партыя ўжо два разы па-
нарадавала тав. Форкаша, што ён
будзе выключаны з партыі, але аўта-
рытэт яго сярод рабочых мас пера-
каджае сацыял-дэмакратам зра-
біць гэта.

Тав. Пітцуль, нам. старшыні аў-
стрыійскай рабочай дэлеганцы ў
СССР выключаны за рэвалюцыйную
дзейнасць з сацыял-дэмакратычнай
партыі і асьвоу металістх.

тансонуўную работу. Ём выдаецца што-
месячная газета «Адвіства», якая
знаёміць рабочыя масы з жыццём
рабочых у СССР і дзейнасцю са-
вешкіх прафсаюзаў. Адначасова вы-
даецца барацьба супроць прафбара-
кратыі, як у Аўстрыі, так і ва ўсім
Амстэрдамскім Інтэрнацыянале.

М. КИ.

**ПРИВІТАНЬНЕ
МЕНСКИМ РАБОЧИМ**

Прыяжджаючы праз Менск на ўсе-
саюзны зьезд прафсаюзаў, вітаю ад
імя аўстрыійскіх рабочых менскіх
пралетарыят. Яшчэ два гады таму
назад першай аўстрыійскай рабочай
дэлеганцы была ў госьціх у менскіх
рабочых і мела магчымасць перака-
нацца ў вялікай гаспадарчай і куль-
турнай рабоце, якая праводзіцца ў
Савецкай Беларусі. У гэтых адносі-
нах менскі пралетарыят можа быць
нашым настаўнікам.

Я пераконан, што менскі пралета-
рыят за гэты час зрабіў яшчэ большы
поспехі ў справе сацыялістычнага
будуўніцтва, напераконт усім
ворагам сацыялізму.

Няхай жыве Савецкая Беларусь і
ўсёе Савецкі Саюз!

ГАНЭР.

Да дзесяцігодзьдзя першага зьезду КП(б)Б

СЬНЕЖАНЬ 1918—1928 г.

Ад расійскага большавізму, ад Р. С.-Д. Р. П. (б), а не ад нацыянальна-сацыялістычных партый ідзе гісторыя камунізму ў Беларусі*

У сьнежні м-цы гэтага году будзе роўна дзесяць год, як адбыўся першы зьезд КП(б)Б (сьнежань 1918—1928 г. г.).

Кожны камуністы, кожны камсамолец, вывучаючы гісторыю КП(б)Б, павінны ведаць тое, вялікае значэньне, якое мае першы зьезд. Ён зьяўляецца ня толькі пачаткам, ад якога ідзе лічба зьездаў КП(б)Б, ён намяціў той шлях, па якім мы павінны ісьці. Але, раней чым перайсьці непасрэдна да першага зьезду, неабходна пералічыць у некалькіх словах галоўныя моманты зароджэньня і разьвіцця большавізму ў Беларусі, Кастрычніка на Беларусі і працы большавіцкай арганізацыі ў часы нямецка-польскай акупацыі.

ва-тэлеграфных служачых.

Увесну 1904 г. групы заходняга краю склалі краёвую арганізацыю «Наўночна-Заходні Камітэт РСДРП», ён аб'яднаў у сваіх радках 970 асоб. У пачатку свайго існаваньня камітэт зьяўляўся большавіцкім.

У 1905 годзе большавіцкія групы клікалі да ўзброенага паўстаньня, да змаганьня супроць лібэраляў, да канфіскацыі абшарніцкіх і дзяржаўных зямель і г. д. Пасьля 1905 г. наступіла рэакцыя, партыйныя арганізацыі разгромлены.

К 1910 г. пачынаюць узьнікаць большавіцкія групы ў Гомелі, Магілёве, узнікае зноў Палескі Камітэт РСДРП. Палеская арганізацыя налічвала каля 7-8 гурткаў.

З лютаўскай рэвалюцыі пачынаюць расьці і пашырацца большавіцкія арганізацыі ў Беларусі. Вялікай дапамогай гэтаму зьявіліся большавікі Заходняга фронту, якіх закінула сюды імперыялістычная вайна, напрыклад: т. т. Фрунзэ, Мясьнікоў, Кнорын і інш.

На Менскую большавіцкую арганізацыю Заходняга фронту выпала вялікая і адказная роля ў падрыхтоўцы Кастрычнікавай рэвалюцыі на Заходнім фронце і ў Беларусі. Менск зьявіўся тым цэнтрам, які зьбіраў сілы Кастрычніка. У той-жа час тут знаходзіўся і Штаб Заходняга фронту—гэта значыць, апорны пункт контр-рэвалюцыі.

екласці арганізацыю, якая-б стала ў адносінах да імперыялістычнай вайны на пункце гледжаньня Леніна. Большавіцкая група высоўвала адзінства ўсіх сацыял-дэмакратаў, і дзякуючы хістаньню значнай часткі быўшых «нашаслоўцаў», якія не сталі на пункце гледжаньня Леніна, арганізацыйная перамога засталася за меншавікамі. 11 (24) сакавіка адбылася першая адкрытая сходка Менскай арганізацыі РСДРП, на якой большавікі засталіся ў меншасці. Там жа была і арганізавана «Менская аб'яднаная арганізацыя РСДРП»; яна не звязалася ні з большавіцкім, ні з меншавіцкім цэнтрам. Вось як пра гэта піша тав. Кнорын:

«Гэтае рашэньне гэтага «сацыял-дэмакратычнага» сходу зусім зразумела. Яно ў большасці сваім складалася з людзей, якія былі сацыял-дэмакратамі шмат гадоў таму назад і ў працягу доўгага часу ніякай сувязі з арганізацыяй ня мелі, з інтэлігентаў, якіх зацягнуў адсталы правінцыяльны асяродак, рамесьніцаў і рамесьніцкіх рабочых. Усім ім уся гісторыя барацьбы паміж меншавікамі і большавікамі на пытаньні аб вайне і імперыялізме была чужая, большасць з іх надпялася з свайго мяшчачства да сацыялізму нанова толькі дзякуючы рэвалюцыі. Напэўна для іх бюрформенныя лезунгі аб'яднаньня былі самымі прыемлемымі. Толькі вызначна частка большавікоў, якія папалі ў Менск дзякуючы фронту, вымагала яснасці, але не атрымала».

за уплыў на масы, дабіцца сувязі з менскімі рабочымі і з салдатамі гарнізону, адцягнуць ад меншавікоў лепшую частку з тых, хто ўваходзіў у «Аб'яднанку», большавіцкая група ўвайшла ў «Аб'яднанку». 1).

З прыведзенай цытаты зразумельны матывы ўваходу большавікоў у «Аб'яднанку»—гэта значыць, адцягнуць на свой бок быўшых «нашаслоўцаў» і лепшую частку з меншавікоў.

Да мая месяца ўжо аформілася арганізацыя сацыял-рэвалюцыянераў і пры перавыбарх у Менскі савет расчалася фракцыйная барацьба паміж сацыял-дэмакратамі і сацыял-рэвалюцыянерамі. Пры гэтым, большавікі скарысталі «Аб'яднанку» тым, што пад яе сьцягам у барацьбе з эсэрамі правялі ў Менскі савет сваіх дэпутатаў, якія былі пераважна ад вайсковых адзінак. Такім чынам большавікі ў выкананьне Менскага савету і ў прэзыдыуме занялі кіруючую ролю (з 5-ці асоб прэзыдыуму—4 большавікі). З гэтага часу Менскі савет становіцца рэвалюцыйным цэнтрам фронту і прыфрантавое паласа.

чае на распаўсюджаньне свайго ўплыву на салдацкія масы фронту, на звязваньне салдацкага руху з рухам рабочых, на кіраўніцтва сялянскім рухам, на прафсаюзы, якія знаходзіліся пад уплывам «Бунду». Па Менску першым прафсаюзам, які знаходзіўся пад кіраўніцтвам большавікоў, была хатняя прыслуга, прачкі і арганізацыя жанчын-салдатак.

Да красавіка м-ца адбыўся фразавы зьезд рабочых, сялянскіх, салдацкіх і афіцэрскіх дэпутатаў Заходняга фронту і бліжэйшага тылу, на якім салдацкія масы канчаткова вызваліліся з-пад кадоцкага і афіцэрскага ўплыву.

У маі пры перавыбарх у Менскі савет вайсковыя часьці амаль усюды праводзілі большавікоў. Савет быў супроць наступленьня на фронце, заклікаў да брананьня, гэта агітацыя ўвесь час узрастала, і савет з кожным днём набываў сабе аўтарытэт.

Паваротным пунктам у рэвалюцыйным руху салдацкіх мас фронту зьяўляецца 18-га чэрвеня, калі Часовы Урад, на чале з Керанскім, выконваючы загад расійскай і саюзнай буржуазіі—працягваць імперыялістычную вайну на карысьць апошняй—павёў наступленьне на фронце.

Але, ня гледзячы на тое, што Менскі савет, застаючыся супроць наступленьня, заклікаў салдат падпарадкавацца бальвому загаду камандаваньня, наколькі загад ужо адданы, аднак наступленьне на Заходнім фронце было сарвана, дзякуючы Менскаму савету. З гэтых часоў мы бачым ўзмоцненую барацьбу большавіцкіх арганізацый фронту і Менску як супроць карнілаўшчыны і ўсяго афіцэрства, так і супроць Керанскага. Пачаліся ўзмоцненыя арышты тысяч салдат на фронце за большавіцкую агітацыю (ўлада саветам, сканчэньне

Менскі камітэт большавікоў, як цэнтр Заходняй краіны, павёў агітацыю за зьбіраньне сіл і складаньне моцнай партыйнай арганізацыі. Ён з 27-га чэрвеня (8-га ліпеня) распачаў выданьне сваёй штодзённай газеты «Зьвязда», якая прапагандавала ідэі ўлады саветам, сканчэньне вайны. Гэта агітацыя дала мажлівасьць пашырыць партыйную арганізацыю, распаўсюдзіць яе ўплыў на фронт, пабудаваць ячэйкі.

Да жніўня Менскі камітэт хапэў правесці першую большавіцкую канфэрэнцыю фронту і краіны. У гэтыя часы пачалося карнілаўскае паўстаньне і канфэрэнцыя не магла быць поўнай. Але, ня гледзячы на гэта, на нарадзе камуністх было прадстаўлена 2.500 арганізаваных членаў партыі.

кам закрылі «Молат», тады пачаў выходзіць «Буравеснік».

НАПЯРЭДАДНІ КАСТРЫЧНІКА

З 15-га верасьня пачынаецца простая, адкрытая барацьба з контр-рэвалюцыяй. Усё больш зьбіраюцца і загартоўваюцца сілы для Кастрычнікавых перамог. 5-га кастрычніка адбываецца 2-ая партканфэрэнцыя, дзе прысутнічала 247 дэлегатаў з пастаноўчым і 106 з дарадчым голасам. На ёй прадстаўлена 28.501 арганізаваных членаў партыі і 27.856 спачувачых. Мы бачым тут узрост краёвай арганізацыі і на канфэрэнцыі ўжо прадстаўлена 7.453 членаў партыі з краю. Усё-ж такі склад канфэрэнцыі зьяўляецца пераважна салдацкім; яна абгаворвае наступныя пытаньні: даклад краёвага бюро, перавыбары ў саветы і камітэты і тактыка нашай партыі, установачы сойм, перагляд партыйнай праграмы, кандыдацкі сьпіс ва ўстановачы сойм і г. д.

Другая канфэрэнцыя адыграла надзвычайна вялікую ролю ў падрыхтоўцы Кастрычніка. Тут жа паўстала пытаньне аб неабходнасці мець на фронце моцныя ўзброеныя сілы для перамогі ворага ў барацьбе за ўладу саветаў. Гэта-ж канфэрэнцыя зьявілася апошняй перад Кастрычнікам.

Верасень і пачатак Кастрычніка—паласа надзвычайна вялікага ўздыму ідэй большавізму ня толькі на Заходнім фронце і ў Паўночна-Заходняй краіне, але і па ўсёй Расіі. Салдацкія і рабочыя масы ўспрымалі большавіцкія лезунгі і ішлі за імі.

Яшчэ да 1903 г. у Беларусі існуе рад сацыял-дэмакратычных арганізацый. Пасьля расколу РСДРП, у 1903 г., на Беларусі існуюць чыста большавіцкія групы—Менская, Бабруйская. Яны праводзяць рашучую барацьбу з «Бундам», з яго нацыянальнай абмежаванасцю, за ўплыў на рабочыя масы. У 1904 г. з арганізацый Палескай чыгункі склаўся Палескі Камітэт. У гэты камітэт уваходзілі Рэчыцкая, Мазырская, Новазыбкаўская, Кліноўская, Сурацкая, Быхавская, Магілёўская, Аршанская і інш. арганізацыі. Праўда, у першыя часы характар Палескага Камітэту быў больш прымірэнчым, але ў пазьнейшыя часы Палескі Камітэт ужо становіцца сапраўды большавіцкім. У 1905 годзе Магілёўскі і Гомельскі адрогвыя камітэты кіравалі буйнымі за-

наступленьне на фронце, дзякуючы Менскаму савету. З гэтых часоў мы бачым ўзмоцненую барацьбу большавіцкіх арганізацый фронту і Менску як супроць карнілаўшчыны і ўсяго афіцэрства, так і супроць Керанскага. Пачаліся ўзмоцненыя арышты тысяч салдат на фронце за большавіцкую агітацыю (ўлада саветам, сканчэньне

19-га мая (2-га ліпеня 1917 г.) на большавіцкім сходзе было выбрана бюро фракцыі, на чале якога стаў А. Мясьнікоў. 4-га ж (17) чэрвеня ўжо і фармальна адбыўся раскол на большавіцкую і меншавіцкую арганізацыі.

З гэтых часоў асабліваю ўвагу большавіцкая арганізацыя зварача-

на наступленьне на фронце, заклікаў салдат падпарадкавацца бальвому загаду камандаваньня, наколькі загад ужо адданы, аднак наступленьне на Заходнім фронце было сарвана, дзякуючы Менскаму савету. З гэтых часоў мы бачым ўзмоцненую барацьбу большавіцкіх арганізацый фронту і Менску як супроць карнілаўшчыны і ўсяго афіцэрства, так і супроць Керанскага. Пачаліся ўзмоцненыя арышты тысяч салдат на фронце за большавіцкую агітацыю (ўлада саветам, сканчэньне

наступленьне на фронце, дзякуючы Менскаму савету. З гэтых часоў мы бачым ўзмоцненую барацьбу большавіцкіх арганізацый фронту і Менску як супроць карнілаўшчыны і ўсяго афіцэрства, так і супроць Керанскага. Пачаліся ўзмоцненыя арышты тысяч салдат на фронце за большавіцкую агітацыю (ўлада саветам, сканчэньне

наступленьне на фронце, дзякуючы Менскаму савету. З гэтых часоў мы бачым ўзмоцненую барацьбу большавіцкіх арганізацый фронту і Менску як супроць карнілаўшчыны і ўсяго афіцэрства, так і супроць Керанскага. Пачаліся ўзмоцненыя арышты тысяч салдат на фронце за большавіцкую агітацыю (ўлада саветам, сканчэньне

наступленьне на фронце, дзякуючы Менскаму савету. З гэтых часоў мы бачым ўзмоцненую барацьбу большавіцкіх арганізацый фронту і Менску як супроць карнілаўшчыны і ўсяго афіцэрства, так і супроць Керанскага. Пачаліся ўзмоцненыя арышты тысяч салдат на фронце за большавіцкую агітацыю (ўлада саветам, сканчэньне

* Кнорын «1917 г. у Беларусі і на

Выбрана ў м. Ляхаў выбарчым камісія яшчэ не прыступіла да работы, ніводні член камісіі не з'яўляецца на пасяджэнні.

Спажывецкая інсперацыя Талачынскага раёну ніякай падрыхтоўкі не праводзіць, бо чакае дырэктыву з акруговага цэнтру. Слабасцю падрыхтоўкі на ўсю карыстаюцца мулацкія элементы.

У вёсках Сідрычына і Івашкава вазможнікі наладзілі папоўку для чле-

доўку» з боку кулцу.

У печанкоўскую выбарчую камісію (Аршанскі раён) кулаком удалося ўцягнуць сваяго кандыдата Смаргунова—чалавека з цёмным мінулым, п'яніцу і кулацкага падпявалу.

Бедната была абурана гэтым выпадкам, але нічога не магла зрабіць, бо старшыню сельсавету з'яўляецца брат Смаргунова, акрамя таго ўвесь склад сельсавету за гэтага п'яніцу, бо яны разам выпівалі.

Д.

недадана ў працы. Ніхто з РВК ні цікавіўся, як выкарыстоўваліся срэды на самаабкладанні; былі выпадкі растраг і перацягванняга скармы-

Частыя выпадкі лілі РВК праз галаву сельсавету праводзіць тое ці іншае мерапрыемства.

В. САРКА.

Наша будаўніцтва ўвёралася ў недахват будаўнічых матар'ялаў. Выпадам са становішча партыя лічыць не скарачэнне будаўнічых работ, а павялічэнне выразу будаўнічых матар'ялаў ЦКК-РСІ і ВСНГ СССР зварнулася да ўсіх арганізацый з заклікам: 1) пашырэнне ўсімі спосабамі выраз мясцовых будаўнічых матар'ялаў (цэгла, вапна і інш.); 2) бязлітасна змагацца з усімі, хто ў справе пашырэння выразу заводзіць цяганіну, бюракратызм.

Асабліва важнай у гэтай галіне становіцца работа прамысловай камп'ютэрацы, якая абавязана стварыць арцелі па выразе будаўнічых матар'ялаў, пусціць у ход усе прадпрыемствы, што дагэтуць бяздзейнічалі.

Наш друг павінен узяць пад абстрэл бяздзейныя цагельні, вапненыя заводы, патрабаваць адказаў аб прычынах іх бяздзейнасці, падштурхнуць прамкаапарцыю і арганізацыю мясцовай прамысловасці і крэдытныя арганізацыі да таго, каб ня толькі гэтыя прадпрыемствы ажыўіць, але і арганізаваць новыя.

Для Полацку пытанне выразу будаўнічых матар'ялаў з'яўляецца таксама вельмі вострым. У надыходзячым будаўнічым сезоне будзе адлучацца: дэфіцыт цэгля для будаўнічых работ дзяржаргану ў 1 1/2 мільёны штук (ня лічычы патрэбнасці

МБВ чыг.) і абмежаваны невыстарчальны выраз вапны.

Для адалення патрэбнасці прыватнага будаўніцтва мяркуецца адпусціць толькі 60.000 шт. цэгля ў той час, як у летнім сезоне фактычна было адлучана ў 10 раз больш, прычым патрэбнасць была задаволена ў лепшым выпадку на 50 проц. Такім чынам, фактычна дэфіцыт цэгля дойдзе да 2 1/2 мільён. штук.

На гледзячы на наяўнасць такога абвостранага становішча, наперакор існуючым дырэктывам, Полацкі прамкамунтрэст мяркуе закрыць напольныя печы і апаляваць пецы не рабіць, матывуючы гэта пастанову нявыгоднасцю выразу цэгля ў напольных печак пры вызначаных цэнах Наркамгандлю. Апрача гэтага бяздзейнічаюць дзве цагельні ваенвяду і ніхто нічога ня робіць, каб прыняць гэтыя заводы і пусціць іх у ход. А між тым прыватнікі, былія гаспадары гэтых прадпрыемстваў цікавіцца лёсам гэтых заводов, ведаючы, што ў Полацкіх умовах гэта справа ня можа быць некарэйсай.

Тое самае з вапнай. Пакуль вапнены завод эксплеатаваўся ваенвядам, ён забяспечваў вапна будыёшае будаўніцтва па цане на вышэй 40 кап. за пуд. Пераход заводу пад ведама камбінату меў у выніку стара-

чыёныя вытворчасці на 50 проц. надзвычайна неаэуратнае выкананне дагавору на дастаўку вапны і надаражэнне на 10 проц.

Паводле даных, цана на вапну будзе павялічана прамкамунтрэстам да 50 кап. за пуд. З надаражэннем на 20 проц., гэта робіць вапну недаступнай для будаўнічых работ, бо прыватная вапна (Велгардзкая Із'дэшпаўская) каштуе на месці не даражэй 40 кап. за пуд.

Замест ажыўлення груднасцяй, звычаных з выразам на мясцох будаўнічых матар'ялаў—адсутнічала акая-б там ні была ініцыятыва на выкананні дырэктывы.

Для мясцовых гаспадарчых арганізацый гэта пытанне з'яўляецца лішнім, ад яго адмахваюцца.

Трэба патрабаваць адказаў: 1) ад кіраўнікоў мясцовай прамысловасці, ці усё яны зрабілі для пашырэння выразу будаўнічых матар'ялаў. 2) Ад прамкаапарцыі—які яна мяркуе свой удзел у развіцці гэтай справы. 3) Ад крэдытных арганізацый наклапаціліся яны аб адлучанні срэдкаў на развіццё выразу будаўнічых матар'ялаў.

Дырэктывы партыі павінны стаць абавязковымі для нашых гаспадарнікаў.

АНДРЭЭУ.

Беларусь мае найбольшыя магчымасці для развядзеньня зялёнага ўгнаення

Беларусь, акрамя ўгнаення сваіх палёў зможа экспартаваць пубін у Нямеччыну

Пачынаючы праводзіць розныя мерапрыемствы, накіраваныя на павышэнне вытворчасці сялянскай гаспадаркі, мы павінны звярнуць асаблівую ўвагу на тры спосабы павялічэння ўраджайнасці, якія абяцаюць у кароткі тэрмін даць буйныя вынікі. Гэтыя спосабы павінны быць даступнымі для масавай і бядняцкай і сярэдняй гаспадаркі. Яны павінны быць простымі ў сваім ужыванні і надзейнымі ў сваім дэяванні.

Вялізарная большасць зямель Беларусі неўраджайна і мае патрэбу ў моцным ўгнаенні. На такіх глебах высокі ўраджай зусім немагчымы без добрага ўгнаення. Самае дасканалы апрацоўка палёў, самае лепшае гатунковае насенне на такіх землях без ўгнаення ня дасць жадаемых нам вынікаў. Ня трэба ўпускаць з над увагі, што ўраджай збожжа ў Заходняй Эўропе і Амерыцы, якія здзіўляюць нас сваёй велічынёй, дасягаюцца пры наяўнасці вельмі вялікіх ўгнаенняў. Зялёнае ўгнаенне лічыцца там асновай, на якой ужываюцца іншыя культурыныя прыёмы земляробства.

Можна лічыць напэўна ўстаноўленым, што існуючы ў Беларусі голад на ўгнаенне сялянскіх палёў і ніякі ўзровень ураджайнасці ня могуць быць ліквідаваны адным толькі гноем. На дапамогу гною, каб дасягнуць максімальнага харчавання палёў, павінны быць скарыстаны ўсе іншыя ўгнаенні, якія могуць ужываць сялянскія гаспадаркі.

Як галоўнейшае з іх можна назваць зялёнае ўгнаенне (пасевы лубіны, сэрэдзі і інш.), тарфяныя ўгнаенні, штучныя мінеральныя гны; араўмеаля ўжываць гаспадарка павінна прылажыць ўсе намаганні да ўзмацнення самага добрага ўгнаення і да рацыянальнага яго скарыстання.

У гэтым артыкуле мы закрапам толькі частку гэтага агульнага пытання—аб ролі і значэнні зялёнага ўгнаення.

Пасья рэвалюцыі зялёнае ўгнаенне хутка пашыраецца ў Беларусі. Аднак, усё-ж дасягнутыя посьпехі не адваджаюць таму становішчу, якое павінна мець зялёнае ўгнаенне ў павышэнні ўраджай беларускіх палёў.

1. У першую чаргу патрэбна шырокае забеспячэнне сялянства пасевным зялёна-ўгнояваючым разлікам. У тых раёнах, дзе яны з'яўляюцца ўпершыню, патрэбна ільготнае забеспячэнне, асабліва дзеля таго, каб уцягнуць і абслужыць бядняцкія гаспадаркі. Дасканалым і выпрабаваным для гэтага сродкам з'яўляецца выдча насення ў выглядзе павычкі насення са зваротам іх натуральна ўраджай і в налічэннем невялікага пропанду.

2. Падругое, патрэбны агульныя заахвочваючы меры для пашырэння пасеваў ўгнояваючых раслін. У працягу першых гадоў вываленне ад с.р. наладку плончай з пасеваў

ўгнаення усё-ж ў яго вялікай працяпе, талнасці і шырокай даступнасці. Для ужывання яго ня трэба буйных грашовых затрат, часта непаспыхных для сялянскай гаспадаркі. Развядзённе гэтых траў—лубіну і сэрэдзі і інш.—дасканалы ўдаецца пры правільнай культуры нават на няўгноеных палёх, да таго-ж гэта вельмі выгодна.

3. Усіх раёнаў СССР—Беларусь, дзякуючы сваім глебавым і кліматычным умовам, мае найбольшыя магчымасці для скарыстання зялёнага ўгнаення. І таму тут, як нідзе, сыстэма ўгодненых мерапрыемстваў па масавым укараненні зялёнага ўгнаення ў сялянскую гаспадарку — вяснугоўвае падвойнае ўвагі.

Надкрэсліваючы і адначасна вялікую эфектыўнасць гэтага прыёму ва ўдзельна ўраджайнасці, можна тэрпаць довады ня толькі ў досыць вялікай мясцовай практыцы,—але і ў прыкладах заходня-эўрапейскае ў прыватнасці нямецкае гаспадаркі, дзе зялёнае ўгнаенне адыграла буйную ролю. Гэта роля ва ўмовах Беларусі, можна сьцьверджаць, будзе яшчэ больш эфектыўнай.

Шпаркі рост пасеваў сэрэдзі ў Беларусі лепшым чынам гаворыць аб тым, што гэтая трава пачынае ўжывацца з вялікай карысцю ў пасячаных раёнах (напрыклад, за апошні год прырост плошчы іх пасеваў вызначаецца амаль у 50 проц.).

Лубін пры сваёй высокай ураджайнасці на збожжа, багаты бялковымі матэрыяламі і прыгодны пасья некаторае прыгатавання для корму жывёле, заслужае вялікае цікавасці, як збожжавая культура для слаба ўгноеных палёў.

Зерня лубіну з'яўляецца каштоўным экспертным матар'ялам. У сучасны момант Нямеччына ўвозіць значную колькасць лубіну з Польшчы. Гэта прызначэнне—пастаўшчыка лубінавага зерня—Беларусь з посьпехам магла-б узяць на сябе.

Што-ж трэба зрабіць для ішпаркага і масавага пашырэння зялёнага ўгнаення ў Беларусі? Меры гэтыя простыя і лёгкія могуць быць ажыццэўлены, патрэбна толькі настойлівае і сыстэматычнае іх правядзённе.

2. Падругое, патрэбны агульныя заахвочваючы меры для пашырэння пасеваў ўгнояваючых раслін. У працягу першых гадоў вываленне ад с.р. наладку плончай з пасеваў

3. Асабліва заахвочваючы меры патрэбны ў тых раёнах, дзе зялёнае ўгнаенне толькі пачынае з'яўляцца. Добрая мераю для гэтага можа служыць закупка лішкаў насення, сабранага сялянствам у першых напсевах гэтых траў.

4. І нарэшце—патрэбна шырокая папулярызацыя ідэй зялёнага ўгнаення сярод сялянства і інструктаваньне правільнага гадавання зялёна-ўгнояваючых раслін.

Прафасар Е. К. АЛЕКСЕЕУ.

У рабоце местачковага савету мелі месца скажэнні саветскае лініі. Спекуллянт, які мае ўласную фабрыку з 3 рабочымі, ня быў пазбаўлены выбарчых праў. Былі выпадкі, калі беднякі, замест дапамогі, натыхаліся на глухую сцяну бюракратызму і цяганіны. Ня маючы срэдкаў, савет пачаў у 1926 г. брукваць вуліцы, частка грошай за работу выплачана, а многія рабочыя ўжо другі год ходзяць за грашыма, якія належаць за работу.

С.

Да 8-га зезду прафсаюзу

„АХІЛЕСАВА ПЯТА“ ПРАФРАБОТЫ

Выпадкі нацыянальнай розні не сустракаюць належнага адпору з боку прафарганізацый ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНАЕ Выхаванне—на заднім пляне саюзнай работы

Клясавы вораг—пад заслонай шавінізму

Актыўнасць нашага ўнутранага клясавага ворага, азобленага посьпехамі сацыялістычнага будаўніцтва, расьце. Кулак, нэпман, дробна-буржуазны элемент, адчуўшы за апошні час некаторы наіск з боку пралетарскай дыктатуры, пачаў дзейнічаць мацней, больш эвэргічна, больш згуртавана.

Не адважваючыся і ня маючы магчымасці дзейнічаць адкрыта, клясавы вораг выбірае метад скрытага супраціўлення, падпольнай барацьбы з рабочай клясай. Клясавы вораг унесці разлад у пралетарскую сам'ю, паслабіць і дэарганізаваць яе рэвалюцыйную волю.

І тут вораг карыстаецца выпрабаванай зброяй—распальваннем нацыянальнага адрозьнення, нацыянальнага шавінізму.

Апошнія падзеі на «Кастрычніку», «Вальшавіку», у 1-й Менскай друкарні, у Воршы—яскрава сведчаць аб тым, што клясавы вораг імкнецца ўбіць клін у дэсны саюз рабочых усіх нацый.

Хвала антысэмітызму і напільнасьці шавінізму (дурэйскага і беларускага), якая паднялася з апошняга месіцы, выклікае неадкладную патрэбнасць рашучай барацьбы з клясавымі ворагам, даводзіць асаблівую патрэбнасць ўзмоцненая інтэрнацыянальнай работы, глыбокага растлумачэння нацыянальнай палітыкі партыі і саветскай улады сярод самых шырокіх мас рабочых нашых фабрык, заводаў, прадпрыемстваў.

Інтэрнацыянальная работа ў парадку кампаніі

Ці праводзіцца гэта работа?

Камі ўзяць прафсаюзы, дык у адпосінах паглыбленыя інтэрнацыянальнай работы іх можна падзяліць на тры групы.

Да першай групы належаць перш за ўсё тыя саюзы, на якіх непасрэдна ўдарыла хваля антысэмітызму і шавінізму ўсіх адцэнняў. Сюды належаць саюзы хэмікаў, гарбароў, друкароў, будаўнікоў. Таму што інтэрнацыянальнае адрозьненне праявілася іменна ў гэтых саюзах,—у рабоце апошніх на інтэрнацыянальнымых выхаванні рабочых адчуваецца некаторы зрух.

Па саюз будаўнікоў, напрыклад, праведзен рад лекцый на прадпрыемствах, прысьвечаных нацыянальнай палітыцы, праводзіцца голасныя чыткі на гэту тему ў абедзеныя перапыткі на пабудовах.

ЦШ саюзу разаслала па ўсіх пізавым прафарганізацыях ліст спеціяльна па гэтым пытанні. На канферэнцыях Белдзяржстрою, Гандлярстрою, Белжыгасоюу пытаньне аб нацыянальным шавінізме было асабліва завострана, вынесены рэзалюцыі аб правядзённі практычных мер па барацьбе з нацыянальнай варожасцю.

Таку-ж прыблізна работу праводзяць і саюзы хэмікаў, гарбароў, друкароў, саўгандальслужачых.

Аднак, гэтага мала. Патрэбна плавнава, сыстэматычная работа, якая праводзілася-б не кампанейскі, не перыядычна, а штодзённа.

А такой работы няма. Гэта разумець дасканалы самі саюзы.

Старшыня саюзу будаўнікоў тав. Кавалёў адкрыта заявіў:

— Чаго ў нас не хапае—гэта сыстэматычнай работы па інтэрнацыянальнымых выхаванні рабочых. Ёсць лекцыі, ёсць даклады, але хіба гэта досыць.

дцы, або даклад раз у 3-4 тыдні ня можа зрабіць адпаведнага праддзейнічання варожым выказкам.

У цэлу, у сталойцы, у клубе павінна праводзіцца сыстэматычнае штодзённае паглыбленне інтэрнацыянальнага выхавання. Трэба ўліць жывы струмень у інтэрнацыянальную работу. Вечары пытаньняў і адказаў, вечары самадзейнасці, пастаюўкі, грамадзкія суды і г. д. і г. д.—вось тыя формы, якія могуць і павінны ажыўляць барацьбу з нацыянальнай абмежаванасцю, антысэмітызмам і шавінізмам.

Гм... гм, нешта робім

Другая група прафсаюзу на пытаньне: што вы робіце ў адносінах інтэрнацыянальнага выхавання рабочых—адказае:

— Як сказаць, гм... гм... сёе-тое робіцца...

«Сёе-тое робяць» саюзы швейнікаў, металістых, мэдсанпрацы, працасьветы, прапаўнікоў палеры, дрэваапрацоўшчыкаў.

У гэце «сёе-тое» ўваходзяць зноў такі даклад, лекцыя і раз у 1-2 месіцы.

На Добрушскай фабрыцы «Герой працы» праўмеаля нядаўна гісторыя з рабочым-яўрэем Фрыдсонам, якога іквалі некаторыя рабочыя механічнага пэчу, пакуль той не папрасіў адміністрацыю фабрыкі або звольніць яго, або перавесці на другую работу.

Цкаваныя Фрыдсона ня сьпыхніліся і пасья пераводу яго з механічнага пэчу на рамонт машыны. Пэчавы сход вынісіць рэвалюцыю, у якой настойвае на пераводзе Фрыдсона на ранейшую працу, адміністрацыя не згаджаецца, і пытаньне ставіцца на дэлегацкім сходзе ўсе фабрыкі. Дэлегацкі сход адначасна пачаўся на Фабрыцы «Герой працы».

нацменшасцяй, перш за ўсё з боку старых рабочых зьдэскі і насамешкі. Тыповая старая сьрхаўшчына пусціла глыбокія карані ў наш заводскі быт.

На фабрыцы «Чырвоная Зорка» ў Чашніках на адным з агульных сходаў было закранута пытаньне аб антысэмітызме. У радзе выступленьняў было выяўлена, што антысэмітызму і нацыянальнага шавінізму ня пураліся некаторыя рабочыя фабрыкі. Мелі месца, напрыклад, такія выступленьні:

— Ну што, калі назавеш каго-небудзь патаварыску «жыдам», дык што тут кепскага?

— Нельга крыўдзіцца за слова «жыд»—гэта на прычыцы.

Прафсаюз чыгаз... пра-таколаў

А прафсаюз? Ці робіць што-небудзь для барацьбы з гэтым старым перажыткам для зьнішчэння нацыянальнага адрозьнення, для ліквідацыі «срхаўшчыны».

Прафсаюз чакае вестак, чакае пратэстаў чыхавага сходу, дэлегацкага, саўкому і г. д.

«Гм... сёе-тое робіцца» чытаюцца пратэсты і потым прышываюцца акуратна ў папку.

Саюзы металістых, дрэваапрацоўшчыкаў, швейнікаў «заняты калдагаворнай кампаніяй і даруіце, ня могуць-жа разарвацца на часткі».

— Правільні мтынг на Меншвэі—расказвае аб «праробленай рабоце» старшыня саюзу швейнікаў т. Сулькіна хацелі наставіць даклад, але, не знайшці дакладчыка... А між іншым схадаецца ў фабком Меншвэі, можа ён вам скажа што-небудзь—так заканчае тав. Сулькіна.

Фабком Меншвэі нічога, апрача лекцыі або дакладу аб яўрэйскім

«Не хапае часу для інтэрнацыянальнай работы»

Нарэшце, трэцяя група прафсаюзу зусім адкрыта прызнаецца, што нічога для ўзмацнення інтэрнацыянальнай работы не праведзена.

Да такіх «адкрытых» належаць саюзы харчавікоў, нархарч.

Прычыны, араўмеаля, ясныя—калдагаворная кампанія, перавыбары саветаў і г. д. і г. д. Для інтэрнацыянальнай работы «не хапае часу».

Між іншым, сярод хатніх работніц мясцомаў № 2 і 3 саюзу нархарч інтэрнацыянальнае «выхаванне» праводзіцца. З двух дакладаў аб антысэмітызме некаторыя хатнія работніцы заключылі, што... яўрэям патрэбна кроў для машы на вылічзень, а некаторыя, што... толькі яўрэяў пасылаюць на работу, што заводы і ўстановаў запоўнены выключна яўрэямі... Добрая былі дакладчыкі, якія пачалі «за здароўе», а кончылі «за упокой».

— Слаба ў нас з інтэрнацыянальнай работай,—цяжка ўздыхаючы, гаворыць тав. Чаркаскі, старшыня саюзу нархарч.

Баявая задача дня

І іменна таму, што ў нас слаба з інтэрнацыянальнай работай, іменна таму, што яна адсоўваецца на задні плян—клясавы вораг імкнецца рабіць вылазікі на гэтым фронце. Факты ў Воршы, Баўруйску, Менску сведчаць аб нейкім разліку ворага на магчымасць назмы на гэтым аслабеўшым вучастку фронту.

Гэты разлік контр-рэвалюцыі павінен быць развіты як-бы там ні было. Шырокая інтэрнацыянальная

1. У першую чаргу патрэбна шырокае забеспячэнне сялянства пасевным зялёна-ўгнояваючым разлікам. У тых раёнах, дзе яны з'яўляюцца ўпершыню, патрэбна ільготнае забеспячэнне, асабліва дзеля таго, каб уцягнуць і абслужыць бядняцкія гаспадаркі. Дасканалым і выпрабаваным для гэтага сродкам з'яўляецца выдча насення ў выглядзе павычкі насення са зваротам іх натуральна ўраджай і в налічэннем невялікага пропанду.

2. Падругое, патрэбны агульныя заахвочваючы меры для пашырэння пасеваў ўгнояваючых раслін. У працягу першых гадоў вываленне ад с.р. наладку плончай з пасеваў

3. Асабліва заахвочваючы меры патрэбны ў тых раёнах, дзе зялёнае ўгнаенне толькі пачынае з'яўляцца. Добрая мераю для гэтага можа служыць закупка лішкаў насення, сабранага сялянствам у першых напсевах гэтых траў.

4. І нарэшце—патрэбна шырокая папулярызацыя ідэй зялёнага ўгнаення сярод сялянства і інструктаваньне правільнага гадавання зялёна-ўгнояваючых раслін.

Прафасар Е. К. АЛЕКСЕЕУ.

У рабоце местачковага савету мелі месца скажэнні саветскае лініі. Спекуллянт, які мае ўласную фабрыку з 3 рабочымі, ня быў пазбаўлены выбарчых праў. Былі выпадкі, калі беднякі, замест дапамогі, натыхаліся на глухую сцяну бюракратызму і цяганіны. Ня маючы срэдкаў, савет пачаў у 1926 г. брукваць вуліцы, частка грошай за работу выплачана, а многія рабочыя ўжо другі год ходзяць за грашыма, якія належаць за работу.

С.

дцы, або даклад раз у 3-4 тыдні ня можа зрабіць адпаведнага праддзейнічання варожым выказкам.

У цэлу, у сталойцы, у клубе павінна праводзіцца сыстэматычнае штодзённае паглыбленне інтэрнацыянальнага выхавання. Трэба ўліць жывы струмень у інтэрнацыянальную работу. Вечары пытаньняў і адказаў, вечары самадзейнасці, пастаюўкі, грамадзкія суды і г. д. і г. д.—вось тыя формы, якія могуць і павінны ажыўляць барацьбу з нацыянальнай абмежаванасцю, антысэмітызмам і шавінізмам.

Гм... гм, нешта робім

Другая група прафсаюзу на пытаньне: што вы робіце ў адносінах інтэрнацыянальнага выхавання рабочых—адказае:

— Як сказаць, гм... гм... сёе-тое робіцца...

«Сёе-тое робяць» саюзы швейнікаў, металістых, мэдсанпрацы, працасьветы, прапаўнікоў палеры, дрэваапрацоўшчыкаў.

У гэце «сёе-тое» ўваходзяць зноў такі даклад, лекцыя і раз у 1-2 месіцы.

На Добрушскай фабрыцы «Герой працы» праўмеаля нядаўна гісторыя з рабочым-яўрэем Фрыдсонам, якога іквалі некаторыя рабочыя механічнага пэчу, пакуль той не папрасіў адміністрацыю фабрыкі або звольніць яго, або перавесці на другую работу.

Цкаваныя Фрыдсона ня сьпыхніліся і пасья пераводу яго з механічнага пэчу на рамонт машыны. Пэчавы сход вынісіць рэвалюцыю, у якой настойвае на пераводзе Фрыдсона на ранейшую працу, адміністрацыя не згаджаецца, і пытаньне ставіцца на дэлегацкім сходзе ўсе фабрыкі. Дэлегацкі сход адначасна пачаўся на Фабрыцы «Герой працы».

нацменшасцяй, перш за ўсё з боку старых рабочых зьдэскі і насамешкі. Тыповая старая сьрхаўшчына пусціла глыбокія карані ў наш заводскі быт.

На фабрыцы «Чырвоная Зорка» ў Чашніках на адным з агульных сходаў было закранута пытаньне аб антысэмітызме. У радзе выступленьняў было выяўлена, што антысэмітызму і нацыянальнага шавінізму ня пураліся некаторыя рабочыя фабрыкі. Мелі месца, напрыклад, такія выступленьні:

— Ну што, калі назавеш каго-небудзь патаварыску «жыдам», дык што тут кепскага?

— Нельга крыўдзіцца за слова «жыд»—гэта на прычыцы.

Прафсаюз чыгаз... пра-таколаў

А прафсаюз? Ці робіць што-небудзь для барацьбы з гэтым старым перажыткам для зьнішчэння нацыянальнага адрозьнення, для ліквідацыі «срхаўшчыны».

Прафсаюз чакае вестак, чакае пратэстаў чыхавага сходу, дэлегацкага, саўкому і г. д.

«Гм... сёе-тое робіцца» чытаюцца пратэсты і потым прышываюцца акуратна ў папку.

Саюзы металістых, дрэваапрацоўшчыкаў, швейнікаў «заняты калдагаворнай кампаніяй і даруіце, ня могуць-жа разарвацца на часткі».

— Правільні мтынг на Меншвэі—расказвае аб «праробленай рабоце» старшыня саюзу швейнікаў т. Сулькіна хацелі наставіць даклад, але, не знайшці дакладчыка... А між іншым схадаецца ў фабком Меншвэі, можа ён вам скажа што-небудзь—так заканчае тав. Сулькіна.

Фабком Меншвэі нічога, апрача лекцыі або дакладу аб яўрэйскім

«Не хапае часу для інтэрнацыянальнай работы»

Нарэшце, трэцяя група прафсаюзу зусім адкрыта прызнаецца, што нічога для ўзмацнення інтэрнацыянальнай работы не праведзена.

Да такіх «адкрытых» належаць саюзы харчавікоў, нархарч.

Прычыны, араўмеаля, ясныя—калдагаворная кампанія, перавыбары саветаў і г. д. і г. д. Для інтэрнацыянальнай работы «не хапае часу».

Між іншым, сярод хатніх работніц мясцомаў № 2 і 3 саюзу нархарч інтэрнацыянальнае «выхаванне» праводзіцца. З двух дакладаў аб антысэмітызме некаторыя хатнія работніцы заключылі, што... яўрэям патрэбна кроў для машы на вылічзень, а некаторыя, што... толькі яўрэяў пасылаюць на работу, што заводы і ўстановаў запоўнены выключна яўрэямі... Добрая былі дакладчыкі, якія пачалі «за здароўе», а кончылі «за упокой».

— Слаба ў нас з інтэрнацыянальнай работай,—цяжка ўздыхаючы, гаворыць тав. Чаркаскі, старшыня саюзу нархарч.

Баявая задача дня

І іменна таму, што ў нас слаба з інтэрнацыянальнай работай, іменна таму, што яна адсоўваецца на задні плян—клясавы вораг імкнецца рабіць вылазікі на гэтым фронце. Факты ў Воршы, Баўруйску, Менску сведчаць аб нейкім разліку ворага на магчымасць назмы на гэтым аслабеўшым вучастку фронту.

Гэты разлік контр-рэвалюцыі павінен быць развіты як-бы там ні было. Шырокая інтэрнацыянальная

І іменна таму, што ў нас слаба з інтэрнацыянальнай работай, іменна таму, што яна адсоўваецца на задні плян—клясавы вораг імкнецца рабіць вылазікі на гэтым фронце. Факты ў Воршы, Баўруйску, Менску сведчаць аб нейкім разліку ворага на магчымасць назмы на гэтым аслабеўшым вучастку фронту.

Гэты разлік контр-рэвалюцыі павінен быць развіты як-бы там ні было. Шырокая інтэрнацыянальная

„Вялікія ўчынкi“ Юравіцкай міліцыі

П'янства, збойства, зьдзекі, гвалты...

Што рабілі кантрольныя органы

Самае жудаснае, калі людзі, вакаліяныя сачыць за парадкам, абаронай жыццё і правы грамадзян, ахоўваюць іх ад хуліганства, злачынстваў і бандытаў — самі аўталяюцца падбуршчывымі хуліганскіх выхадцаў і бандыцкіх нападаў. Таму, калі мы выявілі з бруднай справай Юравіцкай міліцыі, перад намі паўстала пытаньне — ці не занадта мяккімі аўталяюцца артыкулы Крымінальнага Кодэксу, якія ім прад'яўляюць?

У працягу цэлага году насельніцтва Юравіцкага раёну літаральна стагнала ад бесчынстваў раймаіліцы, і нідзе не знаходзіла абароны. На чальнік міліцыі, агент крымінальнага вышуку, пасобныя міліцыянеры — дзейнічалі на аснове «ругавое парукі» і адчувалі сябе зусім беспакаранымі. Для іх ні было нічога нелагоднага, немагчымага. Гулялі, і'яная душа! Размыліся плячо, размахіліся рука...

Паехаў старшы міліцыянер Дзямідовіч у камандзіроўку ў Калужаўскі сельсавет. Суправаджаў яго агент крымінальнага вышуку Місько. Недалёка ад вёскі Калужаўскай Слабада яны сустрэлі сялянку Адаляфіну Куліцкую, 66-ці год... Ня будзем галарыць аб падрабязнасцях гутаркі Дзямідовіча са старою. Карацей — Дзямідовіч не агвалціў і, сеўшы на ханя, кінуў ёй грубіяны.

Сьмяючыся і жартуючы, паехаў далей. На дарозе сустрэлі Куліцкага Аляксандра. Вяз усёкай прычыны арыштантаў яго і, абыякачы паваліў у Слабаду, адтуль у Юравічы. Толькі ў Юравічах Куліцкі быў вызвалены.

Варты прыяцель Дзямідовіча — Місько — служыў раней міліцыянерам. На раз прыцягваўся да адназнасці. У 1925 годзе быў нават асуджаны на год пазбаўленьня волі. Гэта ўсё-ж не перашкодзіла начальству трымаць яго на службе спачатку ў міліцыі, потым назначыць на адназначны пост агента крымінальнага вышуку. На будзем дывер сьмяяцца на прычынах падобнага назначэньня (гэта павінна зрабіцца прадметам спецыяльнага расьсьледваньня), пакажам толькі, як Місько апраўдаў акалянае яму давер'е.

У апошніх лічбах красавіка 1928 г. а 10 гадз. увечары Місько гуляў у свай вёсцы Юравічы. Як амычаныя, ён быў п'яным. Убачыўшы калі студні жыхара мястэчка — Майсея Сімановіча, Місько падыйшоў да яго а просьбай даць яму навіцця. Сімановіч яму заваў, што ядро яго ўпадзе ў студню і ён ня можа яго выцягнуць. Місько тады яго аблаваў, ударыў і паваў за сабой. Але прайшоўшы некалькі крокаў, адчуваўшы яго Сімановіч падаў скаргу ў суд і начальніку міліцыі Калі аб гэтым даведаўся Місько, ён рама са сваім прыяцелем Дзямідовічам пашоў да Сімановіча і «гаварыў» яго забраць сваю заваў назад.

У першых лічбах чэрвеня Місько і Дзямідовіч падаралі міма вёскі Тульгавічы. На полі яны сустрэлі селяніна Трасьціцка Рамана. Выдаючы сябе за бандытаў, яны патрабавалі пакаляць ім дарогу. Калі селянін а імі найшоў, яны па дарозе яго зьбілі. Адсуткіяні яны Трасьці-

ка толькі тады, калі ён прайшоў а імі некалькі вёрст, пры чым Дзямідовіч прымусяў яго пацалаваць яму руку.

Потым яны сустрэлі селяніна той жа вёскі Шэманка Нічыпара. Да яго падыйшоў Місько, стаў пагражаць наганам, рвануў некалькі раз за бараду і... пашоў далей.

Думаецца, што для характарыстыкі гэтых двух «герояў» — Дзямідовіча і Місько — паланых фактаў з'ясні досьць. Пярэйдзем да іншых.

У красавіку г. г. у канцылярню Юравіцкай раймаіліцы былі дастаўлены Кудрыцкі і Ліпніцкі — абодва падвышнішы. Праз некаторы час прайшоў міліцыянер Буціцкі. Убачыўшы гасцей, ён падыйшоў да Кудрыцкага, адной рукой узяў яго за валасы, а другой так ударыў па твары, што той упаў і аб вушак дзьвіроў разьбіў сабе галаву. Расправіўшыся а Кудрыцкім, ён тое-ж самае прарабіў і з Ліпніцкім. Абодва падярнушы пашкардзіліся начальніку міліцыі. Але, паводле прабававаньня міліцыянера Картавенка, лінь выдалі распіску, што... самі дзесяці павіліся.

Усе гэтыя бесчынствы рабіліся пры папусьціцельстве начальніка міліцыі Асіпенка, між іншым, члена партыі. Але і сам Асіпенка — адначыўся — ня горш сваіх падначаленых.

У маі г. г. да яго прыйшла Леончык Юстына са скаргай на свайго брата, які захапіў яе зямлю. Асіпенка ахотна згадзіўся дапамагчы ёй, напісаў дзьве паперкі, потым узяў Юстыну за руку, зьвёў уніз, у сутароньне, і тут паставіў умову, каб яна яму аддалася, тады ён пацале паперкі а просьбай дапамагчы ёй куды трэба. Юстына наадраз адмовілася. Тады Асіпенка хацеў узяць яе сілай, але перашкодзілі нейкія крокі...

Ды ці варта працягваць пералік усіх агідных і злачынных спраў, якія малюць «работу» Юравіцкай міліцыі? Многае яшчэ ня выкрыта. Магчымыя следчыя органы самі панапаціліся, каб заткнуць несьмелітву раты. Следчыя ўлады абмежаваліся толькі арыштам Дзямідовіча, Місько і Картавенка, пакінуўшы чамусьці на волі галоўнага вінаватца ўсіх гэтых злачынстваў — Асіпенка і аднаго а гэтай шайкі — Буціцкага. Дый арыштантаў хутка вызвалілі. Зразумела, што гэта не мало надзе асаблівай ушчэнясці насельніцтва Юравіцкага раёну. Таму многае яшчэ засталася нявыкрытым.

Мы пытаемся ў Магдэўскай акруговай пракуратуры і пракуратуры рэспублікі, што яны ўжылі для правільнага і хутэйшага вырашэньня гэтых спраў? Чаму злачынцы знаходзіцца на волі? Хто вінаваты ў тым, што ў працягу цэлага году ў Юравіцкім раёне магла бесчынстваваць надобная шайка хуліганства. Дзе быў кантроль над дзейнасцю Юравіцкай міліцыі? І, нарэшце, ці ведае і ці павінна ведаць акруговае і галоўнае кіраўніцтва міліцыі, што робіцца ў раённых аддзяленьнях міліцыі?

На ўсе гэтыя пытаньні мы чакаем хуткага і выразнага адказа.

Міцкоўска.

МЕНСК

Праезд т. Маякоўскага

Праезд Менск праехаў у Маскву яны домы райёнаі паэта У. Маякоўскага Тав. Маякоўскага зварочваецца з Парыжу.

Прыезд прадстаўніка амэрыканскіх швэйнікаў

У Менск прыехаў член ЦК амэрыканскага саюзу дамскіх краўцоў Я. Ольхон. Амэрыканскі гооць азнаўміцца ў Менску з жывым рабочым швэйнікаў.

Пабудова аўтаматычнай тэлефоннай станцыі ў Менску

Членам Калегіі Наркамштатэко тав. Розенбергам падпісан дагавор з гарсаветам аб пабудове ў Менску тэлефоннай аўтаматычнай станцыі.

Згодна дагавору будаўнічыя работы павінны распачацца не пазьней чэрвеня 1929 года. Агульны кошт стамцы вызначаны ў 1.800.000 рублёў.

Менскі гарсавет адпусьце субсыдыю ў 300.000 рублёў і краўцу — 150.000 рублёў. Рэштка сродкаў будзе выдзелена Наркамштатэком.

Для пабудовы новага будынку мэркуеца адвесьці вучастак па вул. Карла Маркса, супроць новага 40-кватэрнага дому.

Станцыя будзе разлічана на 4.000 абавантаў і будзе закончана ў працягу 3 год.

Згодна дагавору абсталяваньне існуючай мескай тэлефоннай станцыі пасля пуску новай павінна быць пакінута Наркамштатэком у Беларусь.

Абсталяваньне для харчовай прамысловасьці

Акцыянернае таварыства „Продуктопереработка“ ў Маскве атрымала з-за г. азіям для заводу па перапрацоўцы салавіна і гародніны „Сельшапсэпрома“ ў Гомелі сумарную машыну „Бензоніміта“ вытворчасцю да 1.638 тон сыраў ў сезон.

У бліжэйшыя дні гэта абсталяваньне будзе адраўлена з Масквы ў Гомель. Апрача таго, у бліжэйшы час мае прыбыць з-за грэнцы абсталяваньне для новага крухмална-паточнага заводу, што будзецца ў Гомельскай акрузе.

Загод на перапрацоўку салавіна і гародніны ў Гомелі па сваіх тэхнічных абсталяваньні аўталяюцца першым у СССР.

Пункты першай дапамогі на прадпрыемствах

НКЗ і ВСНГ БССР выдалі паставоу аб арганізацыі пунктаў першай мэдычнай дапамогі на прадпрыемствах, дзе працуе звыш 100 чалавек і біля якіх няма амбулаторыі. Пункты павінны знаходзіцца ў ізаляваным памяшчаньні і мець малельную апточку і транспартныя сродкі для перавозкі хворых.

За дзень

— **СТУДЭНТЫ-ВЫЛУЧЭНЦЫ.** Пры БДУ арганізуецца інстытут студэнтаў-вылучэнцаў на навуковую працу. Кандыдатуры вылучэнцаў будуць павячацца прафэсарамі разам з студэнтамі арганізацыямі.

— **ВЫСТАВАЧНЫ КАМІТЭТ.** Утвораны камітэт па падрыхтоўцы 3-й усебеларускай выставкі. У склад камітэту уваходзіць прадстаўнікі Галоўмастатства, Беларускай Акадэміі Навук, мастацкіх аб'яднаньняў і г. д.

— **КУРСЫ ПА ПАДРХТОЎЦЫ КАЛГАСЬНІКАЎ.** Пры Беларускай с.-г. акадэміі арганізаваны першыя на Беларусі курсы па падрыхтоўцы калгасьнікаў і капэратараў. Тэрмін навучаньня на курсах — 3 месяцы.

— **УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЬЕЗД ІНСПЭКТАРОЎ ПРАЦАСЬВЕТЫ.** Калегія Наркамсьветы склікае 10 сьнежня ўсебеларускі зьезд акруговай і раённай інспэктарыі наркамсьветы. На зьездзе будзе заслухан даклад тав. Балцінага аб чарговых задачах у галіне культуры будаўніцтва, а таксама абгаворан рад іншых пытаньняў. Зьезд працянецца 4 дні.

— **ПРЫЕЗД ПРАФ. БАНАЧЫЦА.** У Менск прыехаў у Маскву праф. музыкі Баначыцкі які будзе кіраваць ільскай сьпэваў пры муз. тэхнікуме, якая адкрывецца з багучага году. Заняткі будуць вельміся па праграме вышэйшых музычных школ.

— **НОВЫЯ МАСТАЦКІЯ РАДЫ.** Утвораны новыя мастацкія рады пры БДТ-1 і беларускім вандруёмным тэатры. Склад рады БДТ-1 напоўнены прадстаўнікамі найбольш буйных вытворчых сыюзаў, сэкцыі праўдзіноў друку і інш.

— **ДАПАМОГА ВЯСПРЫТУЛЬНЫМ.** Акруговае камісія паставіла адкрыць да сыята 10-цігодзьдзя абавячэньня БССР шв-іну, ланчотну і шавецкую арыелі. У арылах будзе занята звыш 100 чал. бяспрытульных і дзяцей бязтаты. Памярочна азначы дзяцкі ачаг, куды будзе прынята яшчэ 50 бяспрытульных дзяцей. Дзеціма бязтаты будзе выдавацца да сыята азыенне і абутак. Акрамя таго, намочана наслаць некалькі дзсяткаў бяспрытульных на работу ў вытворчых майстары і музычымі камандам паўсёконных часьней.

— **АДКРЫЦЦЭ ЛАРКОЎ ІНВАЛІДАЎ.** Акрсабес паставілі адкрыць 25 ларкоў па працы ўсіх іхробных тавараў. У ларках будуць гандляваць інваліды, аладзеныя да фізічнае працы.

— **ДАПАМОГА ПАЛІТЗЬНЬВОННЫМ БУРЖУАЗНЫМ ТУРМАЎ.** У ЦК МОНР у Беларусь вачаі паступаць першыя весткі аб ходзе нампені па дапамозе палітзьявольным буржуазным турмаў. З Гомельскай акругі паступіла каля 6 тыс. руб. У Менску пакуль сабрана каля 1.000 руб. Сыюзы рабземлос і праўдзіноў мастанта зьявляюцца да нізавы прафарганізацыі з лістот, у якія яны заклікаюць узмацніць работу па зборы сродкаў на аказаньне дапамогі палітзьявольным капіталістычным турмаў.

— **ПРЫЕЗД ПРАФ. МАЯКОЎКА.** У Беларускаю с.-г. Акадэмію прыехаў на сталую работу вядомы вучоны прафэсар Маякоўска, які будзе кіраваць наглядар культуртэхнікі. Акадэмія вызначыцца спецыяльным балогім ачэстак, на якім пад кіраўніцтвам прафэсара Маякоўска будзе вельмі досьледна па культурна-навукай траў на беларос, умяняваньні.

Інстытут прамысловасьці ў БССР

Прэзыдым ВСНГ падаў на абмеркаваньне СНК праект арганізацыі Беларускага навукова-дасьледчага інстытуту прамысловасьці. Інстытут будзе мець аддзель: мінеральнай тэхналогіі, горна-прамысловых досьледаў, энэргетыкі, жэса-торфа-хэмічы, харчавы, штучных угіньняў і інш. Пры інстытуце будзе знаходзіцца цэнтральная лябараторыя а адвядзеным аддзельмі. Для больш цеснай сувязі новае навуковае ўстанова з прамысловымі і грамадзкімі арганізацыямі, мэркуецца арганізаваць інстытут членаў і марспавадэнтаў пры ім. Да арганізацыі інстытуту мэркуецца арыштуваць у бягучым годзе.

Усебеларускі савет па барацьбе з алькагалізмам

Прэзыдым ЦСПСБ згадзіўся а прапановаю культаддэ-элу ЦСПСБ аб арганізацыі Усебеларускага савету па барацьбе з алькагалізмам. У склад савету увайдзе 31 чла.—прадстаўнікі партыйных, прафэсійных, асаветнікі і грамадзкіх арганізацыі, інстытут аховы працы і рабочых буйных завадаў Менску «Большавік», «Камуніар», «Энэргія», Меншэў і інш.

Прэзыдым ЦСПСБ даручыў культаддэлаў у бліжэйшы час аіканаць савет і абгаварыць пытаньне аб працтычнай працы яго.

Калдагаворная кампанія па саюзе сельгасработчых

Прэзыдым ЦСПСБ паставілі прадаўжыць дзейнасьць старага калдагавору па саюзе сельгасработчых да 1-га сакавіка 1929 г. ЦП саюзу сельгасработчых запрапанавана растаумаць рабочым масам прычыны працягненьня отарага калдагавору.

Падрыхтоўка кваліфікаваных рабочых

ВСНГ паставілі адкрыць у бягучым годзе ў Гомельскай акрузе навучна-паказальны вучастак для падрыхтоўкі кваліфікаваных тарфінікоў. На вучастку будучы арганізаваны 3-х месячныя курсы на 180 чал. (120 мужчын і 60 жанчын). Утрыманьне вучастку будзе каштаваць 55.000 р.

Белторфу запрапанавана арганізаваць курсы па падрыхтоўцы рабочых для ізаляцыйнага і падсыльчанага завадаў, якія будуць.

КІНО І ТЭАТР У ДНІ СЬВЯТКАВАНЬНЯ 10-ГОДЗЬ-ДЗЯ БССР

8 сьнежня азімлося пасадзэньне акруговай камісіі па падрыхтоўцы да правядзеньня сьвяткаваньня 10-годзьдзя БССР.

Белдзяржкіно паставіла наладзіць 1-га студзеня звышні сыясмы, якімі будзе абслужана 3.600 вярсцкіх галіа-чоў і 1.000 дзяцей. Да сыята будзе гатовы фільм „На прасторах жыцьця“. На Пляды Волі мэркуецца ўсталяваць кіно-апарат для дэманстрацыі фільмаў ад адкрытыя і-бач. Юбілейныя ўрачысьці ў Менску Беларускае рэ-

Палажэньне аб курсах завочнай перападрыхтоўкі партактыву КП(б)Б

1. У мэтах лепшага скарыстаньня дадатковага водпуску сакратарскага складу партарганізацыі для павышэньня кваліфікацыі па пытаньнях марксызму-ленінізму пры Камуніверсытэце Беларусі імя У. І. Леніна арганізуецца паўтарамесечныя курсы-канфэрэнцыі з папярэдняй завочнай падрыхтоўкай.

2. На курсы прымаюцца сакратары раённых і фабрычна-заводзкіх партарганізацыяў, праявіўшы сваю прыстасаванасьць да кіруючай партыйнай работы, але адчуваючы патрабу ў дадатковым павышэньні ўзроўня сваіх ведаў.

3. Аьбор курсантаў утвараецца акругомамі, згодна раскладкі ЦК на падставе поўнай добраахвотнасьці. Сакратары сельрайкомаў і фабрычна-заводзкіх ячэек, якія знаходзіцца на партработе, падаюць аявы ў акругком аб сваім жаданьні вучыцца, адназначыць у аявэ тых прадметы, якія выбіраюцца курсантамі для вучэньня.

4. Пры аьборы кандыдатаў на курсы акругомамі павінны прытрымлівацца раскладкі ЦК, выконваючы пры гэтым правільныя суадносіны паміж сельска-гаспадарчай і прамысловымі групамі партактыву, у адвядзэньні з асаблівым задачамі парткіраўніцтва ў данай партарганізацыі.

5. Адабраныя кандыдаты канчаткова ацьвядраджаюцца ЦК КП(б)Б. 6. Сьпісы вылучаных таварышчу прадстаўляюцца акругомамі не пазьней 20-га сьнежня 1928 г. у АПА ЦК КП(б)Б. 7. Заняткі на курсах пачынаюцца 1-га студзеня 1929 году і вядуцца на беларускай мове.

8. Працягваюцца вучэбныя аянткаў на курсах устанавляюцца ў два гады.

9. У склад вучэбных прадметаў уключаюцца наступныя:

1. Эканом. геаграфія (з уключэньнем элемэнтаў эканомгеаграфіі Беларусі). 2. Гісторыя Захаду. 3. Гісторыя Расіі. 4. Гісторыя Беларусі. 5. Гісторыя УсеКП(б). 6. Партбудаўніцтва. 7. Палітэканомія. 8. Эканамічная палітыка. 9. Псіят. 10. Ленінізм. 11. Рацыяналізацыя прамысловасьці. 12. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

10. На бліжэйшы час у абавязковым парадку ўстанавляюцца прапрацоўка курсу палітэканоміі і адной з вышэйпаказаных дысцыплін па выбару, на будучы год (другі) — абавязкова прапрацоўка курсу гістар. матэрыяламу і ланінізму.

11. Прапрацоўка вышэйпаказаных курсаў праводзіцца па праграмах завочнага Камвузу пры Камуніверсытэце імя Сьвядрлова, за выключэньнем праграмы па гісторыі Беларусі, якая прапануецца Камуніверсытэтам Беларусі імя У. І. Леніна.

12. Для курсантаў, якія ня маюць дастатковай агульна-асьветнай падрыхтоўкі, арганізуецца вывучэньне агульна-асьветных прадметаў праз завочны рабфах ВДУ і кансультацыі на месцы.

13. Вучэбныя аянткі на курсах пачынаюцца з 1-га студзеня 1929 году. Увага: Паказаная праграма па гісторыі Беларусі будзе аублікавана ў часопісі, якая будзе выдавацца Камвузам Беларусі.

14. Для курсантаў, якія ня маюць дастатковай агульна-асьветнай падрыхтоўкі, арганізуецца вывучэньне агульна-асьветных прадметаў праз завочны рабфах ВДУ і кансультацыі на месцы.

15. Вучэбныя аянткі на курсах пачынаюцца з 1-га студзеня 1929 году. Увага: Паказаная праграма па гісторыі Беларусі будзе аублікавана ў часопісі, якая будзе выдавацца Камвузам Беларусі.

15. Кожны курсант па абавязковым прадметам павінен даслаць на рэцэнзію 3 пісьмовыя работы па палітэканоміі і 2 па другім, самастойна выбарным прадмеце.

16. Апрача абавязковага мінімуму кожны студэнт мае мажлівасьць прыслаць для рэцэнзіі дадатковыя работы, як на абавязковым мінімуме, так і па добраахвотна вучучаемых прадметах.

17. Вучот курсантаў і рэцэнзаваньне іх работ праводзіцца завочным Камвузам пры Камуніверсытэце Беларусі, агодна агульных інструкцый па завочным навучаньні.

18. Завочная падрыхтоўка курсантаў да канфэрэнцыі штэгодна працягваецца 9 месцаў.

Увага: На бягучы год для некаторых груп завочная падрыхтоўка будзе працягвацца 5-6 месцаў.

19. Па сканчэньні завочнай падрыхтоўкі склікаюцца курсы-канфэрэнцыі, якія працуюць 1½ месяцы.

20. На курсы запрапанавана толькі тых таварышы, якія выканалі абавязковы мінімум па завочным навучаньні, пры ўмове ўгадзеньня гэтага пытаньня з адвядзенымі акругомамі.

21. Праграма, мэтад і арганізацыя работы курсаў-канфэрэнцыі ўстанавляюцца кожным раз навучальнай часткай Камвузу.

22. Курсы-канфэрэнцыі праводзіцца ў два прыёмы з такім разьлікам, каб кожнае скліканьне аханіла 75 чалавек.

23. Заняткі на курсах пачынаюцца 1-га студзеня 1929 году і вядуцца на беларускай мове.

24. Усталяюцца наступныя парадак скліканьня курсаў-канфэрэнцыі на 1928-29 год:

а) для першай групы — 1 чэрвеня — 15 ліпеня.

б) для другой групы — 15 ліпеня — 1 верасня.

25. Матар'яльнае і пэдагагічнае абслугоўваньне канфэрэнцыі ускладаецца на Камвуз.

26. Усе курсанты атрымліваюць праграмы, заданьні і матэрыялы матар'ялы за кошт курсаў. Неабходную для прапрацоўкі праграм навучальную літаратуру курсанты набываюць за свой кошт.

27. Курсанты, якія прыляджаюць на канфэрэнцыю, жылку ў інтэрнатах Камвузу і атрымліваюць ад алошнота ўсталяванае забесьпячэньне.

28. Для агадзеньня курсамі вядуцца асобны таварышы, які працую па кіраўніцтвам праўдэньня КУВ.

29. Па сканчэньні курсаў-канфэрэнцыі праводзіцца вучот работы курсантаў па асобных формах, якія ўсталяваны Камвузам і даюцца адвядзеным характарыстыкі, якія наліроўваюцца ў АПА ЦК.

30. Агульны склад курсантаў вызначаецца ў колькасьці 200 чал. а наступнай раскладкай месц для партактыву месцонных арганізацыяў, у якую павінны увайсці ўсе сакратары сельрайкомаў і гаркомаў, сакратары фабрычна-заводзкіх ячэек і партарганізацыяў.

31. Агульны склад курсантаў вызначаецца ў колькасьці 200 чал. а наступнай раскладкай месц для партактыву месцонных арганізацыяў, у якую павінны увайсці ўсе сакратары сельрайкомаў і гаркомаў, сакратары фабрычна-заводзкіх ячэек і партарганізацыяў.

Новыя школы фабрыч-

Страховыя зборы па-

Камсамольскі надзельнік па зборы лому

СТВА

Прэзідыум ВСНГ паставіў адкрыць у бягучым годзе 3 новыя школы фабрычна-заводзкіх вучнёўства: у Віцебску — па падрыхтоўцы прадаўнікоў для мэталевай прамісловасці на 50 чал., у Бабруйску пры новым дрэваапрацоўным камбінаце — на 40 чал. і ў Менску — для падрыхтоўкі рабочых скураабуткавай прамісловасці — на 70 чалавек. Прэзідыум ВСНГ запрапанавуў групе эканамікі працы распарадаваць пытаньне аб адкрыцці ў канцы бягучага году школы будаўнікоў на 40 чал. і швейнікоў на 50 чал.

Па БССР павінна ваступіць налічанага акаду і нядойшкі мінулага году 6.166.359 рублёў.
Для паступлення акадэмічных отахавых плаціжоў устаноўлены два тэрміны. У першы тэрмін — 15 сьнежня павінна ваступіць 50 проц. налічэнняў і ў другі тэрмін — 31 студзеня 1929 г. рэшта.
На 1-га ж сьнежня сабрана Усяго 1.283.269 руб., што складае Усяго 21,7 проц. налічанага акаду.
РВК і сельсаветы павінны зараз жа ўзмацніць тэмп збору. Уся грамадзянская абшчэ павінна дапамагчы сельсаветам у справе растлумачэння аяланству важнасці сваячасовага па-ступлення плаціжоў

У мядзю камсамольцы Фрунзскага і Дастрычківага раённага арганізаваў першую вылазку камсамольскіх брыгад на зборі лому. У зборы ўдзельнічала звыш 700 чалавек, якімі абследвані 8 цэнтральных вуліц. Па трох вуліцах сабрана звыш 1.000 пуд. лому. Сабраны лом па астатніх вуліцах лшчэ ня ўважаны.
Новы камбінат
Праўленьне Беларэту ў блжчым годзе прыступае да пабудовы новага камбінату на Заходзкім каленізацыйным фондзе (Рэчыцкі р.). У камбінат уваходзіць млын, кружалны завод і цагельня. Пабудова камбінату будзе каштаваць 80 т. р.

ЗДАРЭНЬНІ
ПАКРАЖА АБЛІГАЦЫЙ НА 15.000 р. — Невядомыя злучэнцы шляхам падбору ключа адкрылі ў Лагойскім РВК скрынку і пакралі аблігацый на 15.000 р. Па гэтай справе затрыманы 3 чал., у тым ліку і вартульнік РВК.
БОЙКА ў ІНВАЛІДНЫМ ДОМЕ. У суботу ўвечары інвалід Д. Лузам распачаў бойку з інвалідам Казювскім. У выніку ж Казюўскі атрымаў 3 нажывыя раны ў сьпіну. У цяжкім стане пацярпеўшы быў накіраван у бальніцу.

Белдзяржтэатр аб'яднае свае сілы з муніцыпалітэтам і рыхтуе да паставоўкі оперу «Тарас на Парнасе». У паставоўцы прыме ўдзел балетная класа муніцыпалітэту. Будзе арганізаваны вечар беларускіх на адных песень і музыкі, і паставоўка п'еса «Лерамога». Рыхтуецца да паставоўкі п'еса «Мост» Рамановіча, якая характарызуе дасягненні ў галіне індустрыялізацыі краіны. Білеты будуць размяркоўвацца прафсаюзамі. Паасобна артысты будуць выступаць у клубах.

1) завочная падрыхтоўка курсантаў на даму ў працягу 9 месяцаў і 2) канфэрэнцыйны курсы на працягу 1 1/2 месяца ў Менску пры Камвузе.
14. Завочная падрыхтоўка курсантаў правадзіцца па асобных заданьнях, якія рассылаюцца ўсім завочнікам у друкаваным выглядзе па іх спецыяльнасьці, якія друкуюцца ў часопісі Камвузу, а таксама шляхам пісьмовых і вусных кансультацый і рэ-

паздзяляюцца па часткі:
больш буйных партыячэек.
Менскі—40, Бабруйскі—25, Аршанскі—20, Віцебскі—30, Гомельскі—35, Магілёўскі—25, Мазырскі—13, Полацкі—12.
Сакратар ЦК КП(б)Б
ВАСІЛІВІЧ.
Загадчык АПА ЦК КП(б)Б
СТАСОВІЧ.
Рэктар Камуніверсытэту Беларускага імя У. І. Леніна СЯНКЕВІЧ.

Аздаўленьне працкалектыву „Утылізацыя“

На пасяджэньні прэзідыуму ЦП саюзу саўгандальслужачых, у зьвязку з артыкулам «Як утылізуе «Утылізацыя», аёмешчаным надаўна ў нашай газэце, сталая пытаньне аб стаповішчы працы ў працкалектыве «Утылізацыя».
Дэталёва азнаёміўшыся з усімі матар'яламі, прэзідыум ухваліў наступныя практычныя паставы ў метах паліпшэньня працы калектыву:
1. Прысьці кіраўніцтва працкалектывамі тэрмінова зьняць з працы нам. загадчыка працкалектывам «Утылізацыя» т. Поліна.
2. Узбудзіць супроць Поліна судовую справу за дыскрэдытацыю прафсаюзных органаў і інспэцыі працы. Гэтая дыскрэдытацыя выразілася ў тым, што Полін прывёў у працкалектыў прыватных гандляроў і прадстаўніў іх работніцам, як прадстаўнікоў саюзу і інспэцыі працы.
3. Абвясціць вымову мясцкому «Утылізацыя» за дапушчэньне зьніжэньня расцэнак на працу на 30 проц. бяз усякага наведамленьня ЦП саюзу.
4. Паставіць на від сакратару бп-

ро гандлёвай сэкцыі т. Майміну зь яго фармальны адносіны да зваў прадаўнікоў працкалектыву і за невармальныя зьявішчы ў апошнім.
5. Зьвярнуць увагу кіраўніцтва працкалектывамі на неабходнасьць прыняцця рашучага курсу на замежных буйных прыватнікаў, працуючых у працкалектыве ў якасьці намэрцыйных агентаў, членамі саюзу.
6. Адначасова наўнасціць у калектыве «Утылізацыя» момантаў антысэмітызму і антаганізму сярод работніц і, што з боку прэзідыуму ЦП ня была аказана выстарчальная дапамога мясцкому ў правядзеньні культурнасавай працы сярод работніц калектыву, лічыць неабходным узмацніць дапамогу і ўвагу да калектыву з боку ЦП саюзу і даручыць культурна-выхаваўчай працы.
Вывады і прапановы камісіі на расьсьледваньні артыкулу «Як утылізуе «Утылізацыя» будуць абаварвацца сёньня на агульным сходзе работніц працкалектыву «Утылізацыя».
С. ГАЛКІН.

У т-ве краязнаўства

Юбіейны нумар „Нашага Краю“
Да сьвята 10-годзьдзя з дня абвясчэньня БССР, рэдакцыя часопісі «Наш Край» рыхтуе спецыяльным юбіейным нумар.
Усебеларускі зьезд т-ва краязнаўства
На 7—12 студзеня 1929 году прызначае склад усебеларускага зьезду т-ва краязнаўства. На зьездзе будзе заслухана каля 30 метадычных і іншых дакладаў.
Картатэка экскурсійных месц Беларусі
ЦБ краязнаўства прыступіла да ўкладаньня картатэкі ўсіх цікавых для на-

веданьня экскурсантамі месц Беларусі. Картатэка ахопіць 1.500 аб'ектаў і будзе закончана да вясны 1929 году.
Матар'ялы для геаграфічнага споўніка Мазыршчыны
Мазырское т-ва краязнаўства сабрала матар'ялы для геаграфічнага споўніка. Узьнята пытаньне аб водпуску сродкаў на выданьне.
Матар'ялы экскурсій у Слуцчыну
Паступілі цікавыя матар'ялы летніх экскурсій у Слуцчыну. Зроблена шмат зарысцовак. Выкрыта курная хата, што вараз зьяўляецца ўжо рэдасьцю на Беларусі.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— У сераду, 12 сьнежня г. г., а 7 гадзіне ўвечары, у памяшканьні Дому Працасьветы адбудзецца чарговая дэлегатскі сход усіх трох груп Фрунзэўскага раёну.
Яўка ўсіх дэлегатак абвяскована.
— У аўторак, 11 сьнежня 1928 году, а 8 в пазоваю гадзіне ў актавай залі БДУ адбудзецца адчынены партсход ачэйкі КП(б)Б падфэку.
На абвэсты дзя: Вынікі лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б)Б.
Бюро яч. падфэку.
— У аўторак, 11 сьнежня, а 8 гадзіне 30 мін. увечары, адбудзецца зачынены партыйна-камсамольскі сход ачэйкі праўгасу, у 41 ауд.
Яўка абвяскована.
Бюро яч. КП(б)Б праўгасу.
— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сёньня, 11-га сьнежня, роўна а 7-й гадзіне увечары, адбудзецца зачынены сход ачэйкі КП(б)Б Працасьветы.
Яўка без спавьвэньня.

— ДОМ ПРАЦАСЬВЕТЫ даводзіць да ведама членаў с'юу, у што ім закуплен спектакль у Белгосттэатры на 13 сьнежня «Залюць вераўніц», білеты ад 1 руб 25 кап.—20 кап. можна атрымаць у канцэлярні Дому Асьветы штодзённа ад 10—2 і 5—7 гадзіны.
— НАВУКОВАЕ ТАВАРЫСТВА БДУ. У сераду, 12 сьнежня, а 3 в пазоваю гадзіне ўвечары, у аўдыторыі нервовай клінікі адбудзецца чарговая пасяджэньне мэдычнай сэкцыі Навуковага Таварыства БДУ. Парадак дня:
1) Д-р Ю. М. Іргер—Новы спосаб правіканьня да III галіны трайчастага нэрва.
2) Д-р Я. Шаўіра—Да пытаньня аб удзьве хэмізму крылі на свэрторную функцыю падстраўнічнай залозы.
Прэзідыум сэкцыі.
Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ.

Кіно-тэатр „КУЛЬТУРА“
АДАЎТОРКА, 11 СЬНЕЖНЯ
бывік сэзону 1928-29 г.
вытв. Дзяржкіно Грузіі

Водзкі прэсы:
...Фільм „Зіліо“ зьяўляецца выдатным па сваім драматызме на мастацкасьці свайго рысунку, па сіле сваіх вобразаў...

ЭЛІСО

3 жыццзя горцаў за лору „мірнага“ завалваньня Каўказу пры царызьме.
Рэжыс. Н. ШЭНГЭЛАЯ. Аляр. В. КЕРЫСЭЛІДЗЭ

СКОРАШ СКОРАШ
Сувэетны баявік
ПАТОМАК ЧЫНГІСХАНА
Рэж. В. Пудоўкін.

Каса адчынена ад 5 гадзін.
Пач. 1-га с. а 7 гадзін,
2-га с.—8 г. 45 м.,
3-га с.—10 г. 30 м.

Кіно „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“ ад аўторка, 11 сьнежня,
11 сьнежня,

нямецкая мастацкая паставоўка з вэнгерскага жыцця

ПОЛІНА

мастацкая драма ў 8 частках.
У гал. ролі папулярная нямецкая артыстка ЛІЯ ДЭ-ПУЦІ, якая стала славацую нашумоўш. фільм „ВАР'ЕТЭ“.

ЗВЫШ ПРАГРАМЫ

2-гі тыдзень ГАСТРОЛЯЙ 2-гі тыдзень
артыста леныградскай эстрады вядомага сатырыка **Сяргея ВРОНСКАГА**
У РЭПЭРТУАРЫ:
Новы фэльетон „Хуліган і кампанія“, „Фокстротнае жыцццё“, „І песня льянца“, „Стаканчыкі гранёнае“ (пародыя) уласны акампанімент гітарам і інш.

Пачатак 1-га сэансу - а 7 г., 2-га—а 8 г. 45 м., 3-га—а 10 г.

Кіно «СПАРТАК»
АД АЎТОРКА, 11 СЬНЕЖНЯ,
ЗВЫШ ПРАГРАМЫ
гастролі Фэльетаніста-сатырыка **Гр. РАГОЖЫНА**
НА ЭКРАНЕ ВЫДАТНЫ ФІЛЬМ **„НАМУС“**
„ЧЕСТЬ“
Драма ў 8 част.
— Каса адкрыта ад 5 гэдз. —
Пачатак 1-га сэансу а 7 г.

Газэта **„Зьвязда“**
з дадаткам часопісі **„Бальшавік Беларусі“**
на месяц КАШТАУ 1 р. 15 к.

У ВЫПАДКУ
неакуратнай дастаўкі ГАЗЭТЫ
званецце па **2-49**
тэлефону

ЕМЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПУШКА

ВЫХОДИТ РАЗМЕРОМ в 16 страниц больш. формата
В ПУШКЕ участвуют лучшие юмористы и художники СССР.
ПУШКА помещает в каждом номере фельетон **М. Зощенко**
ПУШКА в 1929 г. **52 КНИГИ** ВЕСЕЛОЙ БИБЛИОТЕКИ“
даёт своим подписчикам

У СЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
„ПУШКА“ без приложения: 1 м.—20 к., 3 м.—60 к., 6 м.—1 р. 20 к., 12 м.—2 р. 40 к.
„ПУШКА“ с приложением „Веселой Библиотеки“: 1 м.—50 к., 3 м.—1 р. 50 к., 6 м.—3 р., 12 м.—6 р.

Заказы и деньги направлять: Ленинград, 2*, Фонтанка, 67, „Содружество „Красная Газета“.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Москва, отд. „Красной Газеты“, Советская пл., 34, отделениями центр. владательств, всеми почтово-телеграфными конторами по СССР, книжками контрагентства печати и специальными уполномоченными.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі

Членская кніжка № 19 Баркоўскага К. І., выд. Пятрыкоўскім спажывецкім таварыствам. 177
Сабовая кніжка № 98 Вайдэховіча А. І., выд. Лепельскім РВК. 178
Дарывуемая кніжка № 145 Абмётко І., выд. Смалявіцкім РВК. 179

Членскі білет № 3.579 Сьвірыдовіча У. Г., выд. Смалявіцкім РВК саюзу Рабземлес. 180

Вайсковое пасведчаньне № 110.734 В Савасьянава К. С., выд. Бабруйскім ваявкаматам. 181

Кіно „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“ Ад аўторка, 11 сьнежня

ВЫКЛЮЧНАЯ НЯМЕЦКАЯ ПАСТАНОЎКА

Апавяданьне Шэхерэзады з 1001 ночы

ЖОНКА САВЕІДА

(Прыцц па міласьці байкі)

У 7-МІ ЧАСЬЦЯХ

Пачатак 1-га сэансу а 7 гэдз. увеч.

1-ы дзіцячы кіно-тэатр „ЮНЫ ПІАНЭР“ (былы „Пралетары“).
Ад аўторка, 11 сьнежня, гістарычны фільм **КАНЕЦ ДЫНАСТЫІ РАМАНАВЫХ**
У 7 частках.
Звыш праграмы цікавы культурфільм **ВАЎХАЎБУД** (Волховстрой)
у 1 часткі.
Цана білета 15 кап. на ўсе месцы. Месцы нумараваныя.
У фэйо шапкі, шахматы, газеты і часопісі.
Прм калектыўным наведваньні—10 проц. месц дасяцкі бесплатна для раздзачы бяднейшай частцы вучняў. Папярэдні заўвагі аб калектыўным наведваньні прыймаюцца штодзённа ў памяшканьні кіно ад 2 в пал. да 8 гэдз. Пачатак сэансу а 3 в пал. гэдз. дня. Каса—ад 2 в пал. гэдз. дня.